

41.186.552

Чытайце ў нумары:
Шлях да светлага
заўтра • Пунсовыя
макі крэпасці • На
вашу долю выпала
• Да тваіх паслуг,
пакупнік • Апавя-
данне „Гармонік ча-
кае Дзімку“ • Хутка
экзамены



работніца і сялянка 5 1971

ШЛЯХ ДА



Масква. XXIV з'езд КПСС. На здымку: у прэзідыуме з'езда.
Фота В. Ягорава
(Фотахроніка ТАСС).

XXIV З'ЕЗД КПСС

Беларуская дэлегацыя ў саўгасе «Маскоўскі».
Фота Л. Папковіча і Л. Эйдзіна.



...Міжволі ў памяці ўсплываюць парапенні. У той далёкі 1898 год таксама была вясна, пад яркімі сонечнымі промнямі раставаў снег. У маленькім драўляным доміку над Свіслаччу адкрываўся ў Мінску Першы з'езд Расійскай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі, у якім прымалі ўдзел дзесяць чалавек. Усяго дзесяць! Удзельнікі з'езда запалі іскрынку, якая разгарэлася яркім полымяем і асвятліла душы і сэрцы сотняў і сотняў мільёнаў людзей планеты.

У работе XXIV з'езда Камуністычнай партыі Савецкага Саюза ўдзельнічала каля пяці тысяч дэлегатаў, яны выказалі волю 14-мільённай партыі камуністаў і 250-мільённага савецкага народа. Даклады Генеральнага сакратара ЦК КПСС тав. Л. I. Брэжнева і Старшыні ўрада Савецкага Саюза тав. А. M. Касыгіна з цікавасцю і

Дэлегаты XXIV з'езда КПСС ад беларускай партыйнай арганізацыі на Краснай плошчы. Злева направа: В. Ф. Стасевіч — звеннікія калгаса «Звязда» Навагрудскага раёна, В. С. Макаранава — начальнік цэха Лідскай абутковай фабрыкі, В. П. Буднікай — шклавар шклозавода «Нёман» Лідскага раёна, В. I. Матавіцкі — рабочы Слонімскай мэблевай фабрыкі, I. C. Салей — брыгадзір комплекснай брыгады БУ-151 г. Гродна, і Т. Г. Арда — даярка саўгаса «Карэлічы» Карэліцкага раёна.

Фота Л. Папковіча і Л. Эйдзіна.



СВЕТЛАГА ЗАЎТРА

захапленнем сустрэлі працоўныя ўсяго свету.

Мінулае пяцігоддзе было перыядам напружанай працы савецкіх людзей. Пад кіраўніцтвам партыі, яе ленінскага Цэнтральнага Камітэта яны дасягнулі вялікіх поспехаў ва ўсіх галінах камуністычнага будаўніцтва. Гэта дазваляе нам ставіць і вырашаць такія задачы, пра якія яшчэ нядаўна можна было толькі марыць.

Дзвеятая пяцігодка павінна стаць важным этапам у далейшым руху савецкага грамадства па шляху да камунізму, у будаўніцтве яго матэрыяльна-тэхнічнай базы, умацаванні эканамічнай і абароннай магутнасці краіны. Галоўная задача заключаецца ў тым, каб забяспечыць значны ўздым матэрыяльнага і культурнага ўзроўню жыцця народа на аснове высокіх тэмпах развіцця сацыялістычнай вытворчасці, павышэння яе эфектыўнасці, навукова-тэхнічнага прагрэсу і паскарэння росту прадукцыйнасці працы.

За пяць гадоў неабходна павялічыць нацыянальны прыбыток на 37—40 працэнтаў, вытворчасць прамысловай прадукцыі — на 42—46 працэнтаў, сярэднегадавую вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі — на 20—22 працэнты. Амаль у троі разы павысіцца реальная прыбылкі ў разліку на душу насельніцтва.

У новай пяцігодцы прадугледжваецца павелічэнне грашовых прыбыткаў працоўных. Мінімальная заработка плата будзе павышана да 70 рублёў у месяц. Будуць павялічаны стаўкі і аклады сярэднеаплачваемым катэгорыям работнікаў, занятым у прамысловасці, на транспарце і ў іншых галінах матэрыяльнай вытворчасці. Павышаюцца тарыфныя стаўкі механізатарам сельскай гаспадаркі. Прадугледжваецца павышэнне заработной платы настаўнікаў, урачоў і медыцынскага персаналу і работнікаў раду іншых спецыяльнасцей.

Актыўны ўздел у сацыялістичным будаўніцтве прымаюць савецкія жанчыны. У новай пяцігодцы яны атрымаюць новыя магчымасці і для выхавання дзяцей, і для грамадской работы, адпачынку, вучобы.

Аб'ём грамадскіх фондаў спажывання вырасце да

90 мільярдаў рублёў у 1975 годзе. Гэтыя сродкі пойдуць на далейшае паліпшэнне медыцынскага абслугоўвання, развіццё адукацыі і выхаванне падрастаючага пакалення. За кошт грамадскіх матэрыяльных фондаў будуць паліпшыцца ўмовы жыцця і быту мнагадзетных і малазабяспечаных сем'яў, жанчын, якія працуяць на вытворчасці, пенсіянераў, навучэнцаў. Прадугледжваецца:

— павялічыць колькасць аплачваемых дзён па догляду хворых дзяцей і ўстанавіць 100-працэнтную аплату водапуску па цяжарнасці і родах усім працующим жанчынам, незалежна ад працоўнага стажу;

— павысіць мінімальныя размеры пенсій па старасці рабочым і служачым;

— павысіць мінімальныя размеры пенсій калгаснікам і распаўсюдзіць на іх парадак вылічэння пенсій, устаноўлены для рабочых і служачых;

— палепшиць пенсійнае забеспечэнне інвалідаў і сем'яў, якія страдаюць карміцеля, з ліку рабочых, служачых і ваенных;

— павялічыць размеры стыпендыі і пашырыць круг стыпендыятаў у вышэйших і сярэдніх спецыяльных навучальных установах;

— павысіць нормы выдаткаў на харчаванне ў бальніцах і гарадскіх прафтэхвучылішчах.

На ўсё гэта выдзяляеца 22 мільярды рублёў — у 2,2 раза больш у парынкі з восьмай пяцігодкай.

Яшчэ большы размах набывае жыллёвае будаўніцтва: за пяць гадоў палепшаецца свае жыллёвыя ўмовы прыкладна 60 мільёнаў чалавек. Значныя сродкі накіруюцца на добраўпарадкаванне гарадоў і сёл.

Паліпшычы матэрыяльныя дабрабыт савецкага народа, наша партыя і надалей будзе развіваць прамысловасць, і перш за ўсё яе аснову — цяжкую індустрыю.

Велізарныя задачы ставяцца перад работнікамі сельскай гаспадаркі. Працаўнікамі вёскі неабходна давесці сярэднегадавую вытворчасць зборжжа мінімум да 195 мільёнаў тон, мяса — больш як да 14 мільёнаў тон, малака — да 92 мільёнаў тон, яек — да 46 мільярдаў штук. На гэта выдзяляюцца вялікія сродкі і матэрыяльныя рэсурсы. За пяць гадоў у сельскую гаспадарку будзе ўкла-

дзена 129 мільярдаў рублёў — столькі, як за дзве папярэднія пяцігодкі, разам узятыя. Значна больш, чым у мінулай пяцігодцы, атрымае яна трактараў, камбайнаў, аўтамашын і іншай сельскагаспадарчай тэхнікі, мінеральных угнаенняў, аbstалівания для жывёлагадоўчых фермаў і птушкафабрык, электразнергіі, будаўнічых матэрыялаў. З'езд выказаў упэўненасць, што працоўныя намаганні калгаснікай і калгасніц, рабочых саўгасаў, спецыялістаў сельскай гаспадаркі ўянчаюцца новымі вялікімі поспехамі.

У сувязі з ростам грашовых прыбыткаў вырасце попыт на сельніцтва на тавары народнага ўжытку, прычым на тавары высокай якасці. Намечана значна павялічыць вытворчасць тканін, адзення, абутку, трыкатажу. Намнога павялічыцца продаж легкавых аўтамашын. На развіццё лёгкай прамысловасці выдзяляеца амаль у два разы больш сродкаў, чым у мінулай пяцігодцы.

Цяпер прад'яўляюцца павышаныя патрабаванні да гандлю і сферы абслугоўвання насельніцтва. У дакладзе тав. Л. I. Брэжнёва на з'ездзе скажана, што нам трэба сур'ёзна палепшиць работу ўсіх галін сферы паслуг — грамадскага харчавання, пашыру адзення, усялякага рамонту, арганізацыі адпачынку працоўных.

За кошт якіх крыніц будуць ажыццяўляцца намечаныя планы?

Рост дабрабыту народа — найвышэйшая мэта эканамічнай палітыкі нашай партыі. Лепей жыць, болей спажываць можна пры ўмовах, калі больш вы-

твараеца. Размеркаваць, спажыць можна толькі тое, што выраблена на фабрыках, заводах, на палетках і фермах. Сіла нашых планаў, залог іх рэальнасці ў тым, што яны непарыўна звязваюць уздым жыццёвага ўзроўню з уздымам грамадской вытворчасці, з павышэннем прадукцыйнасці працы. Як мы жывем сёння і як будзем жыць заўтра — гэта залежыць ад нас саміх, ад нашых працоўных поспехаў.

Галоўнае — павышэнне эффективнасці вытворчасці. Гэта азначае, што на адзінку затрат — працоўных, матэрыяльных і фінансавых — трэба дабіцца істотнага павелічэння аб'ёму вытворчасці і нацыянальнага прыбытку. Вялікія задачы стаяць перад нашай наукаю. Прагрэс наукаю і тэхнікі — галоўны рычаг стварэння матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізму.

Поспех залежыць ад кожнага з нас, ад нашай патрабавальнасці да свайі работы і да работы іншых. У самаадданай, упартай працы рабочых, сялян, інтэлігенцыі — залог новых перамог на фронце камуністычнага будаўніцтва. Працаўнік з поўнай аддачай усіх творчых сіл — наш адзіны шлях да дабрабыту і шчасця, да светлага камуністычнага заўтра.

ХХIV з'езд яшчэ раз пераканаўчай паказаў усюму свету магутнае і непарушнае адзінства партыі і народа. Горача ўхваліваючы рашэнні партыйнага форуму, савецкія людзі не пашкадзяціць сіл і працы, каб паспяхова выканаць гэтую вялікія прадвызначэнні.

Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!


рабочніца № 5 і сялянка

МАЙ
1971

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ГОД ВЫДАННЯ СОРAK СЁМЫ

Выдавецства ЦК КП Беларусі.





Дэлегат ХХIV з'езда КПСС
Ганна Іванаўна Вяроўкіна,
брыйгадзір комплекс-
най брыгады калгаса імя
Дзяржынскага Бабруйскага
района.

Фота М. Жалудовіча.
(БЕЛТА).

са сваім непаўторным хараст-
вом. А мо таму, што такой па-
рой некалькі гадоў назад быў
пачатак яе новага жыцця...

...На парадку дня сходу стая-
ла адно пытанне: ці быць на-
далей Сяргею Савончыку бры-
гадзірам? Усе, як змовіўшыся,
секлі праўду ў очы. Куды тут
было падзеца Савончыку! І ён
хапіўся за саломінку: «Дык жа
няма каго паставіць на маё
месца!»

Не вытрываў, крыкнуў Се-
рафім Шырокі:

— Няхай па гэтам у цябе га-
лава не баліць...

А Савончык сваё чаўпе:

— Не кажы, не пытай. Мо і
не паверыш, але праз цябе ўсё
нужуся, не знаходжу месца.
Хіба ж у мяне камень замест
сэрца? Вунь што ля стагоў ро-
біцца — усе да аднага абскуба-
ны. І ў свірне, гэтае самае, ней-
кія грызуны, каб на іх ліха, за-
вяліся... То ты ўжо... Ну, пабя-
гу... Цямнене, а я ж сваім пад-
свінкам зеллечка забыўся рас-
стараца. От ужо галава, ай-
яй-яй...

Імкнуліся папхнучы воз назад
і яшчэ некаторыя — тыя, хто не
дужа ўлягаў да работы. Затое
шчырыя працоўнікі сталі най-
першымі памочнікамі брыга-
дзіркі. І Серафім Шырокі, і
Уладзімір Манько, і Аркадзь
Арэшка... Вопытныя, спрэтыка-
ваныя хлебаробы, яны заўсёды
падкажуць, дзе што пасяяць,
на якія работы зварнуць аслаб-
ліва пільную ўвагу.

Першая пасяўная паказала:
механізатары занадта ўжо гна-

ца пяцікунтная зорка. Так, спа-
борніцтва заўсёды памнажала
і будзе памнажаць сілы. По-
спех акрыляе нават слабага чалавека. А калі ў цябе яшчэ вя-
лікая мэта, калі даражыш люд-
скім даверам, то адна твая
удача абавязкова пакліча за
сабой другую.

Паклапацілася Ганна Іванаў-
на, каб брыгада мела найбольш
уряджайнія гатункі жытва, пша-
ніцы, ячменю. Тарфакрошку
пачалі прапускаць праз жывё-
лагадоўчыя памяшканні. Угна-
енні не раскідалі зімой невялі-
кім кучкамі, а складалі ў вя-
лікія бурты. У брыгадзе пачаў
працаваць агранамічны гурток...

Але самае, бадай, галоўнае,—
што людзі паверылі ў свае сі-
лы, з прыхільнасцю ўспрымалі
кожную навіну, памкнуліся да
творчай, удумлівой працы. Каб
усё было з разлікам, па-гаспа-
дарску.

Не такі ўжо вялікі адразак

ТАМ, ДЗЕ РЭЧКА АЛА

— Ну, а ўсё ж?

Пераглянуўся міхалёўцы.
Яно і праўда — каго?

Расплыўся ў задаволенай
усмешцы тлусты твар Савон-
чыка. «Ага, як я вас...»

А нехта вазьмі ды і выгукні:
«Ганну Вяроўкіну!.. Учотчыцай
была, адукаваная...»

Лес рук — як праз туман...

Колькі часу і сіл трэба затра-
ціць хлебаробу, пакуль па-
радуецца ён плёну сваёй працы...
А тут яшчэ ананімку нехта ў-
раён накрамоліў: «У нашага
брыйгадзіра малако на губах
не абохла, справамі не зай-
маецца, гутаркі нейкія ўзя-
ла ў моду, бы мы радыё не
слушаем, газет не чытаем. А та-
му ўсе мы, міхалёўцы, катэга-
рычна супраць такога начальніка,
варніце нам ранейшага.

А не, дык будзем скардзіца
да тae пары, пакуль не возь-
мем верх...»

Надвячоркам, калі Ганна вяр-
талася з кузні, адкуль ні вазы-
міся — Савончык, загарадзіў да-
рогу. Памкнуўся зняць саламя-
ны выцвілы капялюш, голас
гэткі ўжо лагодны, быццам
язык хто падмазаў мёдам.

— Добры дзень, Ганулька!

— Вечар жа на двары...

— Ах-яй... І праўдачу ж ты
кажаш, галубка. Зусім ужо я
забегаўся...

— Што за пільныя справы,
калі не сакрэт?

ліся за гектарамі. Здаецца, яно
і няблага — тэмпы. А калі глы-
бей капануць?

Старшыня калгаса Аляксандар
Іларыёнавіч Бычкоў — абедзво-
ма рукамі за прапанову Ганны
перагледзець аплату працы
механізатарап. Неўзабаве праў-
ленне зацвердзіла новыя рас-
цэнкі, дзе ўлічвалася якасць
ворыва. Дапусціў брак — пера-
рабляй за свой кошт.

Ураджай — восем цэнтнераў
зборжка з гектара. Міэрна
Якое б ні выдалася надвор'е,
колькі намаганняў і сіл ні спа-
трэбілася б, але абавязкова
прымусім зямлю даваць больш
Яна перад намі вось, дыхае, як
живая, са сваімі незлічонымі
сховамі...

Не паспела адзвінець кась-
ба — жніво настает. Плынуць
на полі камбайны. Хіба лёгка
механізатарам Віктару Балы-
ку, Міхailу Лайронівічу, ін-
шым хлопцам? Вельмі цяжка.
Гэта толькі недасведчанаму
здаецца: ат, рулюй адно сабе.
Нялёгкая яна, праца хлебароб-
ская. Новы кіраўнік брыгады
загадзя вырашила: сумленна-
му працоўніку — гонар і паша-
на. Вызначыўся, паказаў прык-
лад ішым — атрымлівай уз-
гароду! Кожны дзень падво-
дзяцца вынікі на жніве, кож-
ную пяцідзёнку лепшым уру-
чаюцца прэміі. Зжаў 100 гекта-
раў — і на камбайнне загараец-

часу — і столькі прыемных на-
він! Прывабілася тэхнікі на па-
лях, на фермах, пабагацеу
калгас. Восьмая пяцігодка не
можа не радаваць хлебаробаў
брыйгады, усяго калгаса. План
вытворчасці зборжка выканан
на 166,3 працэнта, малака — на
118,8, мяса — на 109,6 працэнта.

Стараннага заўсёды заўва-
жаць. Так і з Ганнай Іванаўнай
Вяроўкінай. Яна, лепшы брыга-
дзір калгаса, едзе ў Москву, на
Усесаюзную выстаўку дасяг-
ненняў народнай гаспадаркі...
Сёлета, у першым годзе дзевя-
тай пяцігодкі, брыгада Ганны
Іванаўны атрымае на круг не
менш як па 26 цэнтнераў збор-
жка з гектара — на 16 цэнтне-
раў болей, чым у першы год
яе брыгадзіства.

На 16 цэнтнераў болей... Гэ-
так вырашылі хлебаробы бры-
гады ў той дзень, калі іх важак
вярнуўся з Москвы. Ганна Іва-
наўна ўдзельнічала ў работе
ХХIV з'езда Камуністычнай
партыі Савецкага Союза.

...Над рэчкай Алай мілагучна
гамоніць працоўніца-вясна, у
пульхную раблю кладуцца і
кладуцца бурштынавыя зярня-
ты. Вечны працяг жыцця, ні
з чым непараўнаная асалода
працы!

А. БЯРЖЫНСКІ.

Калгас імя Дзяржынскага,
Бабруйскі раён.

Я СНЫМ вясновым днём,
калі заўзята шчыруе сон-
ца, рэчка нагадвае зіхат-
лівы шлейф нейчага дзівоснага
ўбрання. Агінаючы ўзбалотак,
падбягаючы там-сям бліжэй да
вёскі, Ала гулліва выбірае сама
сабе шлях-дарогу. Іншы раз гэ-
так крутанецца — дзіва ды й
гдзе!

Міхалёўцы, як толькі пачне-
ца залатая пара сенакосу, гур-
там вяляць сюды, на бераг
Алы. Тахкаюць мянташкі, сві-
шчуць у надрэчных кустах ко-
сы, а крыху воддаль, дзе яшчэ
ўчора гулі нястомнія працаўні-
цы-члолы, сакочуць адна перад
адной коннія і трактарныя ка-
сілкі — кладзеца ў шырокія
пракосы бела-чырвонагалавая
канюшына.

Хвалі шаўковых траў, духмя-
ны водар, сіняватая дымка ра-
нішняга туману — усё такое
знаёмае, такое шчымліва блі-
зкае. Вельмі падабаецца такі час
Ганне Іванаўне. Но таму, што
праз дзён колькі настане жніво

ПУНСОВЫЯ МАКІ КРЭПАСЦІ

Надзея Наганава, дачна загінуўшага абаронцы Брестскай крэпасці Аляксей Наганава, дзіцячы ўрач Брестскай дзіцячай паліклінікі.

Фота А. Вялікасельца.



Я бачыў, як нясуць сюды кветкі... Школьнікі з Бранска ішлі пешшу, ішлі начамі, таму што баяліся: кветкі, якія яны з любою вырошчвалі спецыяльна для гэтага выпадку, маглі завянуть ад гарачыні. Радзівон Семянюк, рабочы з Новакузнецка, амаль праз усю краіну вёс сваім баявым сябрам, якія навечна асталіся тут, пад гэтымі чырвонымі расплаўленымі цаглінамі, маладую яблынку, і яна цвіце тут кожную вясну.

Але я раскажу пра іншыя кветкі. Яны паяўляюцца тут кожны дзень, і кладуць іх сюды адны руки. Кладуць непрыкметна, раніцой, калі яшчэ нікога няма ў крэпасці.

Я раскажу пра кветкі...

Гэта макі, пунсовыя макі. Пунсовыя кветкі на растрэсканых плітах. Гэта далёка ад месц, дзе бывае шмат людзей,— ціхі куток крэпасці. Чаму ж тут паяўляюцца кветкі?

...Ен ніколі не прыходзіў да яе без кветак. Малады лейтэнант нёс іх праз увесь горад, няёмка хаваючы ад цікаўных позіркаў. Яму здавалася, што на яго глядзяць усе: падумаць толькі—баявы камандзір ходзіць па горадзе з лёгкадумным букетам! А ў кветках гарэлі расінкі, запаленныя сонечнымі працягннямі, і яны адбівалі сонца.

Яна бегла яму наспустрач і тапіла твар у яркім букеце. Яны ніколі не гаварылі пра каханне. Пря яго гаварылі кветкі. Кожны дзень яны хадзілі па беразе Мухаўца. І нібы не было людзей, сонца, веснавога мая. Было толькі шчасце, велізарнае і чыстае, як неба.

Яны ішлі праз паток людскі, праз вясну, і здавалася—не будзе канца гэтай радаснай дарозе...

Аднойчы ён не прыйшоў.

Яна ведала, што ён там, у крэпасці. Яна ведала, што ёй туды нельга: трэба ісці на ўсход, бо ў горадзе рвуцца бомбы, і цераз Буг перапаўлі ўжо шэрыя здані танкаў з белымі крыжамі. Гэта вайна. Яна пабегла ў крэпасць, над якой узнімаліся чорныя слупы дыму.

Крэпасць ашчацинілася стваламі. Грымелі стрэлы. Стагналі параненія. Яна кінулася да іх з надзеяй знайсці сярод іх свайго лейтэнанта.

Зусім побач узарваўся снарад. З жылога дома пагранцаставы выскочыла пяцігадовая дзяўчынка. Яна ведала яе—гэта была Галачка Кіжаватава.

— Машаньку паранілі,— плацала дзяўчынка, тулячы да грудзей ляльку з адарванаю ручкай...

Яна бегла ад каземата да каземата, але нідзе не знаходзіла яго. Тады яна скапіла вінтоўку з рук упаўшага байца і пачала страліць па шэрых сілуэтах, што паўзлі да крэпасці...

Гэта было ў горкім сорак першым. Гэта было трыццаць гадоў назад. У тую летнюю раніцу фашисты забілі мір. Яны забілі яе каханне. Але хіба каханне можна забіць?

Усё стрывалі жанчыны крэпасці. Да апошняга патрона змагаліся яны ў казематах побач з салдатамі. Побач з мужамі, жаніхамі, братамі. Іх палілі агнямётамі. Іх бамбілі няспынна. Іх хацелі ўзяць на ўмор, мучылі смагай і голадам.

«Мы ніколі не пераможам рускіх, таму што нават жанчыны і дзеці ў іх змагаюцца і гінуць, як героі». Гэты запіс знайшлі потым у дзённіку варожага салдата.

Жанчыны крэпасці. Палонныя, яны прыйшлі праз кругі пекла лагераў смерці. І выстаялі. І перамаглі смерць. І праз усе выпрабаванні пранеслі любоў сваю. Любоў да родных, любоў да Радзімы,

...Прanoсяцца гады над свяшчэннай цвярдынай. Сіня вёсны нясуць варту бессмяротнасці ля старажытных сцен цытадэлі. Клапатлівія руки кладуць сюды на світанні кветкі. У мяцеліцу і ў студзеньскі мароз. У слоту і спёку. У ціхія раннія гадзіны ласкавага лета. Яны заўсёды жывыя, гэтыя кветкі. У крапельках расы адбіваюцца сонца і неба. Гэтыя кветкі нясуць сюды жанчыны крэпасці Марыя Васільеўна Сушчанка, Матруна Пракопаўна Акімачкіна, Настасся Андрэеўна Аршына.

Жанчыны крэпасці, якія ў сэрцах сваіх праз гады і дзесяцігоддзі пранеслі каханне і вернасць.

Я бачыў, як нараджалася традыцыя. Бачыў сам: да Вечнага агню, што гарыць на плошчы, прыйшлі хлопец і дзяўчына. На ёй шлюбны вэлюм. Яны прыйшлі сюды адразу ж з Палаца, дзе злучылі свае жыцці. І кветкі, якімі іх надарылі ў той дзень, яны прынеслі да Вечнага агню, у полымі яко-га свеціцца любоў іх бацькоў і маці. Потым сюды прыходзілі іншыя хлопцы і дзяўчата з таго Палаца. І хтосьці чытаў святлоўскія радкі:

Наши девушки, ремешком подпоясывая шинели,
с песней падали под ножом,
на высоких кострах горели...

Кветкі на плітах цытадэлі. Кветкі кахання і вернасці. Так мы любім сёння. Таму што любоў наогул немагчыма без любові да самага

святога, таго, што ўсе мы называем Радзімай...

Ля Холмскіх варот цішыня, і майскасе сонца сцякае па аплаўленых цаглінах. Якой цаной аплачана гэтае сонца і гэтая цішыня! Брэсцкія школьніцы Люда Тарасава і Ліда Гарэлік (глядзі на першай старонцы вокладкі) ведаюць пра гэта з кніг і фільмаў. Але сюды, да свяшчэнных руін, палітых крыўёю герояў, іх вядзе памяць. Памяць пакаленняў, памяць сэрца.

Міне яшчэ некалькі тыдняў, і дзяўчыны, закончыўшы школу, пойдуць у вялікае жыццё. Тут, ля Брэсцкай цытадэлі, пачынаецца наша Радзіма. Тут пачаўся бессмяротны подзвіг салдата Айчыны, які адстаяў у суровай бітве з фашызмам мірнае сонца і чистае неба.

Тут поўніцца сэрца мужнасцю, і адсюль юнацтва робіць першыя крокі ў жыццё.


Ул. ЛЕВІН.

18 тысяч піяніна «Беларусь» за год—столькі выпускнае барысаўская фабрыка імя 50-годдзя Кампартыі Беларусі.

Л. Н. Коласава — перадавая работніца дрэваапрацоўчага цэха фабрыкі. (ВЕЛТА).



НА ВАШУ ДОГЛЮ ВЫПЛАГА...»



Зрынуты ў прах, ляжы ўнізе Берлін...
На даху разбуранага рэйхстага стаялі
яфрэйтар Вера Вароўская і капітан
Касіч-Піліпенка.

Сорак пяты і семдзесят першы. Дваццаць шэсць год...

Дажываюць свой век цярплівыя гаротныя маці, што некалі выпраўлялі сыноў на вайну і з вайны іх не стрэлі. А тыя маладыя салдаткі, што ўсю вайну варажылі і снілі сваіх адзінных — яны так і засталіся самотнымі пасівелымі ўдовамі. Нават дзеци, што нарадзіліся ў той пераможны сорак пяты, ужо самі маюць уласныя дзяцей.

Дваццаць шэсць год. Цэлае чалавеччае жыццё.

Колькі будзем жыць мы, сучаснікі, столькі будзем помніць і, уздзячныя, будзем схіляць галовы перад памяцю тых, хто заслані ў ад смерці сваім жыццём нашы жыцці. Колькі будзем жыць, столькі будзем дэзвіцца мужнасці і будзем славіць і будзем пісаць пра жывых салдат Вялікай Айчыннай вайны, хто верай і праўдай служыў Радзіме.

* *

«Смерць нямецкім акупантам!
Чырвонаармейцу Вароўскай В. П.

За выдатныя баявыя дзеянні ў баях за вызваленне горада Нікалаева Вам аб'яўлена Падзяка Загадам Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Савецкага Саюза таварыша І. Сталіна ад 28 сакавіка 1944 года».

«Чырвонаармейцу Вароўскай В. П. Загадам Вярхоўнага Галоўнакамандуючага аб'яўлена Падзяка за выдатныя баявыя дзеянні ў баях за вызваленне

горада Ачакава...

горада Адэсы...

пры прарыве абароны немцаў на заходнім беразе Віслы...
у баях пры ўварванні ў Германію...

за авалоданне горадам і крэпасцю Кістжынь (Кюстрин)...»

«Смерць нямецкім акупантам!

Яфрэйтару Вароўскай Веры Пятроўне.

Загадам Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ад 23 красавіка 1945 года № 339 за выдатныя баявыя дзеянні ў баях пры прарыве абароны немцаў на захад ад Одэра і наступленні на Берлін Вам аб'яўлена падзяка».

...Гераічны марш яфрэйтара Вароўскай Веры Пятроўны па вайне вянчаў медаль «За ўзяцце Берліна»...


Ці думала калі яна да вайны пра той непатрэбны ёй Берлін! У самым страшным сне не прысніўся б ёй шлях, які прайшла яна ад Каўказа да Берліна ў кірзавых салдацкіх ботах, у шэрым салдацкім шынляі.

Захаваўся фотаздымак: дах разбуранага рэйхстага, і на краёчку яго (душа ў пятах, як зірніца ўніз!), трymаючыся за руку бравага капітана, стаіць зграбнае тоненъкае дзяўчо. Капітан Касіч-Піліпенка і яфрэйтар Вера Вароўская (толькі яфрэйтар без «лычак» — яфрэйтар ужо ў цывільнай дзявочай сукенцы). Унізе, зрынуты ў прах, ляжыцца Берлін. Дзяўчо светла ўзіраеца нават, што яго вачыма ў аўтактыку фотаапарата глядзіць сама гісторыя.

«Берлін — узяты! Наша справа справядлівая — мы перамаглі!» З такім «шапкамі» выйшлі ў той дзень нашы газеты. «Берлін — узяты! Наша справа справядлівая — мы перамаглі!» — на ўсіх плошчах і вуліцах, з усіх рэпрадуктараў гучай голас Левітана.

Вярхоўны Галоўнакамандуючы ў той дзень загадваў:

«Сёння, 2 мая, у 23 гадзіны 30 мінут, у гонар гістарычнай падзеі — узяцця Берліна савецкімі войскамі — сталіца нашай Радзімы Москва ад імя Радзімы салютуе доблесным войскам



Май 1945 года.



Май — Дзень Перамогі — 1970 года...

1-га Беларускага і 1-га Украінскага франтоў дваццацю чатырьма залпамі з трохсот дваццаці чатырох гармат.

Вечная слава героям, загінувшым у баях за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!

...Дарагія мае чытачы, успомніце, колькі мы ўсе чакалі гэтага дня! Якую дарогу праішлі па вайне і мы з вамі таксама, пакуль дайшлі да тых праклятых сцен. Усяму свету мы заяўлялі: чужой зямлі мы не хочам. Не патрэбен быў нам і Берлін. Ён сам, Гітлер, прывёў помсту нашых салдат у сваю сталіцу, хоць яшчэ ў лістападзе сорак першага рыхтаваўся святкаваць уласную перамогу ў Маскве.

...З хваляваннем, якога нельга перадаць словамі, асцярожна, каб не рассыпаліся, перабіраю і перачытаю — адну за адной — пажоўкія ад часу паперкі. Больш за чвэрць стагоддзя свята зберагаюцца сведчанні — пераможных баёў і незваротных страт. (Колькі сяброў і аднагодкаў засталося ляжаць у салдацкіх магілах, па чужых землях). А колькі ім давялося павандраваць услед за сваім бытым яфрэйтарам з месца на месца! (А яфрэйтар, пасля вайны стаўшы жонкай, вандраваў услед за сваім бытым камандзірам — палкоўнікам Васілем Мікалаевічам Любко).

Іншыя пагублялі, параздавалі дзесяцям і ўнукам на забаўку нават ордэны і медалі. Вера Пятроўна ўберагла (вельмі дорага яны каштавалі ёй!) усе свае рэліквіі вайны. Падзякі, баявія медалі... Два «За адвагу» («Адвазе») зайдросцілі нават хлопцы на фронце — самы лічыўся баявы медаль), «За баявія заслугі», «За абарону Каўказа», «За ўзяцце Кішынёва», «За ўзяцце Варшавы», «За ўзяцце Берліна»...

Куды б пасля ні кідаў іх з мужам лёс — Васіль Мікалаевіч працягваў службу ў Арміі, — усюды везла за сабою кардонную каробку, а ў ёй свае франтавыя скарбы. Хавала і ўсё больш і больш складала пісьмаў ад старых франтавых сяброў. Куды іх толькі не парападала жыццё, які толькі занятак не знайшлі сабе былыя салдаты.

Даўно ўжо юрист, Мяфодзій Фёдаравіч Рыжкоў піша з Ташкента і ніяк інакш не падпісаецца, як «намеснік камандзіра 1-га стралковага батальёна, старши лейтэнант»... і Васіля Мікалаевіча Любко былы старши лейтэнант інакш не кліча, а толькі: «дарагі камандзір».

«З щирим прывітанням і міцними обіймами» шле Веры Пятроўне і Васілю Мікалаевічу лісты былы аднапалчанін Швагер з Днепрапятраўшчыны.

Васіль Іванавіч Левашоў — ён быў членам штаба «Маладой гвардыі», адным з кіраўнікоў яе цэнтральнай группы — сваім сябрам-аднапалчанам піша цяпер з Ленінграда, дзе ён працуе выкладчыкам на кафедры гісторыі КПСС Ленінградскага вышэйшага ваенна-марскага вучыліща.

Заве ў Херсон у госці былы артылерыст лейтэнант Мікалай Растварыч. «Вы павінны добра мяне памятаць, — піша ён Веры Пятроўне Любко, — я быў лейтэнантам, камандзірам узвада боезапасаў... Прыйзджайце з таварышам палкоўнікам Васілем Мікалаевічам Любко да нас у Херсон — будзеце самымі роднымі гасцямі»...

Херсон, Херсон... Ад цябе і слава пайшла слава 295-й Херсонскай Чырвонасцяжнай ордэна Леніна і ордэна Суворава стралковай дывізіі.

Ён і сёння ёсць. і сёння ён жыве, той герайчны полк. і ён памятае сваіх ветэранаў (і таксама тримае пісьмовую з імі сувязь), як і яны памятаюць і ніколі, покуль і жыць будуць, не

здолеюць забыць, як баранілі яны свой народ і Радзіму пад яго баявым сцягам.

Толькі як вось расказаць пра той баявы шлях — ад Каўказа да Берліна? Што было галоўным? Што было самым запамінальным і незабыўным?

Палкоўнік Любко Васіль Мікалаевіч, як і яго былы падначалены яфрэйтар Вера Пятроўна Вароўская, або ўжо даўно ў запасе...

Запас запасам, аднак або не жадаюць пакідаць «строй»: Васіль Мікалаевіч працуе ў Дзяржаўным гістарычным архіве — загадвае ўсё яго складанай гаспадаркай, Вера Пятроўна — у бюро праpusкоў мінскага швейнага аўяднання «Кам-самолка».

Васіль Мікалаевіч Любко — кавалер трох ордэнаў Чырвонага Сцяга, ордэнаў Аляксандра Неўскага, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, Кутузава III ступені і Суворава III ступені, да таго ж ён ганаровы грамадзянін горада Кішынёва. Яго полк першы ўступіў на вуліцы вызваленай малдаўскай сталіцы. Імя палкоўnika Любко высечана на мемарыяльнай дошцы золатам на вялікі... Аднак жыць і будаваць сваё ўласнае жыццё Васіль Мікалаевіч пажадаў у Мінску. Сам беларус, з-пад Капыля — пачягнула пасля бясконцых блуканняў па свеце на Беларусь. Тут, у Мінску, яны і жывуць з Верай Пятроўнай і малодшым сынам. Старэйшы ўжо на сваім хлебе — працуе інжынерам у Івацэвіцкім раёне.

— Раскажыце Вы, Васіль Мікалаевіч, пра Веру Пятроўну... Яна ж у вашай часці поруч з вамі ўсю вайну праваявала, — прашу я камандзіра, бо сама Вера Пятроўна расказаць пра сябе не ўмее і не любіць: «А што я такое зрабіла?» — пытаецца яна сама ў мяне.

— А што пра яе расказаць, — шчыра дзевіца і Васіль Мікалаевіч. — Што яна такое зрабіла?

— Але ж сувязісткай з перадавымі часцямі праішла ўсю вайну? Сувязь жа заўсёды была на пярэднім краі?

— Ну, вядома! Вядома: сувязь адна з самых асноўных дысцыплін у бое... Сувязь — гэта цэнтральная нервовая сістэма... Эта слых і зрок! Паралізуйце яго — і ўсё, канец!

— Ну, вось, бачыце!

— А што бачыце? Сувязіст — салдат. А чым можа здзівіць салдат, калі ён добрасумленна выконвае сваю службу? Ен павінен яе выконваць добрасумленна. Эта яго абавязак!..

— Але ж столькі падзякі Вярхоўнага Галоўнакамандавання. Столікі ўзнагарод... Такі шлях ад Каўказа да Берліна, — са-ма я па карце «прайшла» той шлях услед за Верай Пятроўнай, — ад Каўказа да Берліна!

— Усё правільна. Я ж не кажу, што яна кепска служыла... Каб служыла кепска яна, другая, дзесяты, соты, мільёны — мы не перамаглі б Германію...

— Я разумею, але...

— Вось каб яна Гітлера ўзяла ў палон! — перабівае мяне, сам задаволены сваім жартам, Васіль Мікалаевіч. — Ці як тут, у Мінску, Кубэ ўзарвала — вось тады пра яе ведалі б усё! А так... Ваявала. Усе ваявалаі...

— Усе ваявалаі... Што пра мяне пісаць, — задаволена і вельмі ахвотна згаджаецца з мужам і Вера Пятроўна. — Можа ў Камітэце ветэранаў памыліліся і маё прозвішча назвалі вам замест нечага іншага...

Я махаю рукою. Больш з іх, сапраўды, нічога «не выцягнеш».

Застаецца яшчэ адно, апошняе, пытанне. Я ведаю, што яго абавязковая будуць чакаць і мае чытачы. Тут я не спадзяюся

АДНОЙЧЫ, У ДАРОЗЕ...

...У вагоне я апынуўся амаль насупраць яе і лавіў сябе на думцы, што ўважліва разглядаю незнамую жанчыну.

Яна мяне нічым не здзівіла, яна нічым не вылучалася. І ў натоўпе я, як можа і вы, прайшоў бы міма яе. Апранута яна была вельмі сціпла, з добрым густам. Плашч спакойнага цёмна-ружовага колеру, які ўжо не раз пабываў у хімічнай чыстцы. На шыі хустачка. На галаве — прыгожа ўкладзеная цёмныя валасы. Усё было на месцы, усё ёй было да твару.

Але мяне здзівілі яе вочы. Іменна вочы.

Нельга сказаць, што яны былі сумныя. Яны здаваліся спакойнымі, як і ўсё яе аблічча. Але за гэтым відаць было іншае: трывога, смутак? Працяглее чаканне шчасця? Здаецца — прыадчыні заслону і пакажы самы маленькі кавала-чак гэтага шчасця, і ўся яе істота закрычыць: «Не аддам, гэта маё, хопіцы!»

Ёй было гадоў за сорак. Не ва ўсіх жанчын гэтага ўзросту такія вочы...

І падумалася мне...

Пэўна, у яе не загінуў муж на вайне — тады яна была яшчэ дзяўчынкай. Магчыма, у яе няма бацькоў, а магчыма яшчэ ёсць. Але яна засталася без сям'і сваёй, уласнай. Не дасталося на яе долю таго шчасця, якога не дасталося дужа многім яе аднагодкам пасля вайны. Вось гэтая працяглая адзінота, чаканне шчасця — не пошуку, а спакойнае чаканне,—наклала такі адбітак на яе позірк, што здавалася, яе вачыма глядзіць на людзей цэлы свет тых, хто так і не здабыў сваёй долі, тых, у каго ёсць толькі страшэнны ў сваёй прастаце лёс адзіночак.

Глядзеў я ў яе вочы і думаў: няма ў яе і дзяцей, якія сучешылі б у адзінстве. Не ўмела яна пайсці і на лёгкае знаёмства, не магла... Таму што чакала шчасця.

Яна чакала яго год за годам. Калісьці яна ду-

мала, што яно прыйдзе, як прыходзіць да ўсіх. Яе не турбаваў узрост, гады для яе былі не-прыкметныя, як непрыкметныя нам уласныя будні. Потым, калі ўзнікала лёгкая трывога, яна супаківала сябе думкай, што не абавязкова будаваць шчасце ў маладосці; у кожнага гэта бывае па-рознаму, вось яшчэ крыху — і ўсё стане на сваё месца.

Але ў нейкі момант яна раптам адчула, што там, наперадзе, нешта невядомае і цяжкае. Гэта невядомае здавалася такім доўгім, такім бясклерным, расцягнутым на многія гады, што яно сплохала яе. Спалох ахапіў яе, трymаў учэпістымі лапамі. Яна змагалася, старалася не паддавацца яму, хоць ясна ўсведамляла ўсё, што адбывалася.

Паступова гэты сплох перайшоў у смутак, які зредку ажыўляўся дакорамі за тое, што спакойна дазволіла жыццю адсунуць сябе ўбок. Часам, пры сустрэчы са шчаслівымі аднагодкамі, у яе з'яўлялася штосьці падобнае на зайдзрасць, жаданне сказаць ім што-небудзь злоснае. Але такое пачуцце пакідала яе разам з тымі людзьмі, з якімі і з'яўлялася. Заставаўся зноў смутак, думкі аб адзіноце і прадчуванні таго, ужо сумнага і шэрлага, для стрэчы з якім ужо не трэба пераходзіць ніякай мякы...

На прыпынку мне трэба было выходзіць. Цягнік павёз незнамую жанчыну далей... А я ішоў і думаў: лёс яе — гэта таксама сляды той страшэннай вайны...

В. ЕМЯЛЬЯНАЎ

г. Смоленск.

ўжо на дапамогу Васіля Мікалаевіча. Наадварот, мне хочацца, каб ён выйшаў, каб мы засталіся з Верай Пятроўнай адны.

Дык вось як ўсё тады адбылося — у тым сорак пятім, у тым Берліне...

У дзверы пастукалі, і палкоўнік Любко не па-начальніцку паспешліва падняўся з месца.

— Таварыш палкоўнік, яфрэйтар Вароўская па вашаму загаду з'явілася, — звычны стук абцасамі, рука лёгка кранаеца пілоткі.

— Сядай, Вяруша... — ён так і сказаў тады, палкоўнік Любко: «Вяруша»...

Не тое, каб яна адчувалася з ім вельмі афіцыйна ці баялася яго — ён быў патрабавальны, але і спагадлівы камандзір, асабліва да дзяўчат і жанчын. Ён разумей, якая не лёгкая была для іх армія і вайна...

Як стаяла яна, так і засталася стаяць.

— Сядай, Вяруша, — паўтарыў палкоўнік Любко, паказваючы на крэсла. Голос яго і позірк прытомленых вачей былі мяккія, і яны прасілі, а не загадвалі. Яна села.

— Вось тут у мяне, на стале, ляжыць апошняя табе вайсковая Падзяка, Вяруша... — пасля паўзы, паволі і прыкметна хвялюючыся, загаварыў палкоўнік Любко, — Падзяка ад Галоўнай камандуючага Групай савецкіх акупацыйных войск у Германіі...

Дзяўчына маўчала і чакала, што скажа яшчэ ёй палкоўнік Любко. Палкоўнік Любко ўрачыста зачытаў ёй Падзяку Галоўнай камандуючага:

«Вы добра паслужылі Радзіме. Вы вызвалілі сваю родную зямлю ад гітлераўскіх рабаўнікоў і забойцаў. На Вашу долю выпала адказнасць дабіць ворага ў цэнтры яго звярынай бярлогі і ўзнесці над Берлінам Сцяг Перамогі... За сумленную службу на карысць нашай Радзімы аб'яўляю Вам Падзяку... Шчаслівай Вам дарогі, дарагі таварыш... Галоўнай камандуючага



Леў МАРОЗ

Пасляваенны вясной

Наўсцяж падмёрзлая дарога,
Блішчыць лядок, нібыта шкло.
За хлебам босага малога
Вядзе гасцінец у сяло.

Над танкам, кінутым вайною,
Звініць, трапечацца жаўрук.
І першай песняй веснавою
У полі спынены хлапчук.

Стаіць пад сонекам вясёлым,
Пад звонкай песняй жаўрука...
Хоць ногі працінае холад —
Цяпле ў сэрцы хлапчука.

Пімен ПАНЧАНКА

Свой лёс мы самі выбіралі
Не на гады, а на вякі.
З усёй Расіі паміралі
За Беларусь бальшавікі.

Я не магу ўяўіць без рускіх
Жыцця,
Каб іншы лад ішоў.
Мне б здаўся свет занадта

вузкім
Без украінцаў, латышоў,
Без мора Чорнага, без Волгі,
Без Енісея і тайгі:
Там ёсць і нашыя трывогі
І кроплі нашае тугі.

Там ёсць і нашай працы
жмені...
Хачу ад сэрца пажадаць:
Спяшыце, людзі, новай змене
Любоў і дружбу перадаць.

Групай савецкіх акупацыйных войск у Германіі Маршал Савецкага Саюза Г. Жукаў...

Палкоўнік Любко скончыў чытаць і запытальна пазіраў на дзяўчыну.

— Дзякую, таварыш палкоўнік. Служу Савецкаму Саюзу, — паспешліва, па статуту адказала дзяўчына.

— Ну вось... Дакументы твае гатовыя... З заўтрашняга дня — ты ўжо вольны казак...

Яна не стрымала радаснага ўздыху: як стаміла яе вайна!

— ...Ты можаш ужо ехаць на Радзіму... Дадому... — і спыніўся: ён ведаў, у яе не было дому. Не было родных. Да вайны яна вучылася ў вячэрній школе і працавала дзяжурнай на шыце кіравання на электрастанцыі. Яна была выхаванка дзячага дома. А хто ведаў цяпер...

— Дзякую... — думаючы пра тое ж саме і не ўзнімаючы вачі, шэпталі адказала Вера.

— Як ты сама вырашылі, так і будзе, Вяруша... Але я хачу табе прапанаваць... Я хачу прасіць цябе... — раптам заспяшаўся і яшчэ больш захваляўся палкоўнік Любко. — Я цябе ведаю даўно. І ты мяне ведаеш... Ты добрая, харошая дзяўчына... І я прапаную табе... Ты можаш мне адразу не адказваць, ты падумай... Толькі я хачу, каб ты ведала: я вельмі шчыра і сур'ёзна прашу цябе.

— Добра, я падумаю... — у яе на вачах раптам закіпелі слёзы. — Я пайду?

— Ідзі...

І яна тады пайшла, каб назаўтра вярнуцца да яго назаўсёды, на ўсё жыццё.

Лёс быў прыхільны да іх — абаіх. Былі паходы, былі бай. Былі ўзнагароды... Як вышэйшую ўзнагароду, лёс паслаў ім шчасце ісці па жыцці поруч. Ён падараў ім двух добрых, разумных, прыгожых сыноў.

Хто не пазайздросціць такому шчасцю?

Алена ВАСІЛЕВІЧ

СУМЛЕННАЯ ПАЛІТЫКА МІРУ

Мінаюць месяцы з таго дня, як у Маскве закончыўся гістарычны XXIV з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. З'езд закончыўся, але яго выключна плённая работа, прынятая ім важныя рашэнні, глыбокі аналіз міжнароднага становішча і ўнутранага жыцця краіны, дадзены ў Справаўдным дакладзе Цэнтральнага Камітэта, з якім выступіў Генеральны сакратар ЦК тав. Л. І. Брэжнёў,— усё гэта працягвае заставацца ў цэнтры ўвагі грамадскасці ўсіх краін свету. Літаральна німа ніводнага кутка на нашай планете, дзе быстра не выучалі, шырокі не каменіравалі тое, што было сказана ў Маскве.

Такая глыбокая цікавасць да работы XXIV з'езда, да яго матэрыялаў заканамерная і зразумелая. «За з'ездам КПСС сочыць ва ўсім свеце мільёны простых людзей, для якіх развіццё Савецкага Саюза азначае асабістую ўпэўненасць у заўтрашнім дні, азначае існаванне сілы, здольнай сарваць агрэсіўныя планы імперыялізму»,— пісала польская газета «Трыбуна люду».

І гэта сапраўды так. З дня нараджэння Савецкай дзяржавы нашым сцягам стала нястомная барацьба за мір, супраць імперыялістичных войнаў. Простыя людзі зямлі заўсёды звязвалі і звязваюць з Савецкім Саюзам свае думкі аб трывалым і працяглым міры. Наша краіна, наша партыя сумленна выконвалі і выконваюць свой абавязак, яны рабілі і робяць усё, што ад іх залежыць, для забеспечэння мірных умоў будаўніцтва камунізму ў СССР, для выкрыцця і зрыву дзеянняў агрэсіўных імперыялістичных сіл, для абароны сацыялізму, свабоды народаў.

Савецкія людзі добра ведаюць, што наш час—эта час вялікіх сацыяльна-палітычных змен, вострага проціборства паміж сіламі міру, свабоды, прагрэсу і сіламі прыгнечання, рэакцыі і агрэсіі. Як азначаў у сваёй прамове на XXIV з'езде КПСС першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі тав. П. М. Машэраў, «стваральная праца народаў Краіны Саветаў не ізалявана ад бур і навальніц сучаснай эпохі. Мы ніколі не забываем, што жывем у складанай і супрэчлівой міжнароднай абстаноўцы. Імперыялізм спрабуе затрымаць незваротны працэс пераходу ад капіталізму да сацыялізму! З гэтай мэтай імперыялізм не раз

ужываў узброеную сілу, пагрозы, запалоханні. Гарызонты планеты не раз зацягваліся хмарамі ваенай небяспекі. За апошнія 25 гадоў сілы агрэсіі развязалі больш чым 30 войнаў і ўзброеных канфліктав розных маштабаў. Нельга лічыць цалкам ліквідаванай і пагрозу новай сусветнай вайны. «Не дапусціць, каб гэта пагроза стала реальнасцю,— гаварыў у сваім дакладзе тав. Л. І. Брэжнёў,— кроўная справа ўсіх міралюбных дзяржаў, усіх народаў».

І наша краіна вядзе палітыку актыўнай абароны міру і ўмацавання міжнароднай бяспекі. Вось ужо чвэрць веку чалавецтва пазбаўлена жахаў сусветнай вайны. Савецкая краіна, яе зношняя палітыка ўнеслі немалы ўклад у гэту гістарычную заваёву народаў. Савецкім людзям, у тым ліку і працоўным Беларусі, больш, чым каму-небудзь іншаму, вядома, што такое вайна, што яна нясе людзям.

У Справаўдным дакладзе ЦК XXIV з'езду КПСС былі ўказаны конкретныя праблемы, вырашэнне якіх умацуе справу міру і міжнароднай бяспекі. Гэта ліквідацыя ваеных ачагаў у Паўднёва-Усходній Азіі і на Блізкім Усходзе, наладжванне калектыўнай бяспекі ў Еўропе, ядзернае раззбраенне ўсіх дзяржаў, якія маюць ядзерную зброю, спыненне гонкі ўзбраення ўсіх відаў, поўная ліквідацыя рэшткаў каланіялізму. Гэта супрацоўніцтва паміж дзяржавамі ў захаванні прыроднага асяроддзя, развіцці транспарту і сувязі, барацьбе з небяспечнымі захворваннямі, асваенні космасу і Сусветнага акіяна, а таксама цэлы рад іншых важных праблем.

Шырокая зношнепалітычная праграма КПСС успрыніта ўсюды як новае сведчанне нашага наўхільнага імкнення да міру. «План міру!»— так выказвалася праце англійская буржуазная газета «Дэйлі мірар». Другая англійская газета «Таймс» піша: «Эта— план, які мае на мэце пакончыць з сусветнымі канфліктамі і ўмацаваць мірныя міжнародныя адносіны». Фінская газета «Кансан уттысет» указывает, што «Брэжнёў пропанаваў план міру з шасці пунктаў». І нават такая рэакцыйная нью-йоркская газета, як «Дэйлі ньюс», вымушана прызнаць: «XXIV з'езд КПСС адкрывоўся мірным наступленнем».

Такіх ацэнак можна прыводзіць бясконцае мнóstva. І няхай нашу нязменную палітыку міру заходнія карэспандэнты

называюць па-свойму— то «мірным наступленнем», то «мірным выклікам», сутнасць справы ад гэтага не мяняецца. У наўнасці відавочнае прызнанне глыбокай адданасці нашай краіны ідзялам міру і дружбы паміж народамі.

Інакш разважаюць у ЗША. Кіруючыя колы гэтай краіны лічачь за лепшае весці наступленне іншага роду. Нядайна за акіянам быў падрыхтаваны даклад аб зношнай палітыцы ЗША за 1970 год. Увішны амерыканскія рэпарцёры налічылі ў ім 180 старонак і 65 тысяч слоў. Але больш важна іншае— які змест гэтага документа. Амерыканскі часопіс «Ньюсук» піша, што даклад азначае пераход да «больш настойлівай зношнай палітыкі ЗША». У чым канкрэтна Белы дом думае прайвіць «вялікую настойлівасць»? У пошуках шляхоў умацавання міру? У спыненні агрэсіі ў Індації? У імкненні да дасягнення ўзаема-прымальных пагадненняў?

Сваю «настойлівасць» Вашынгтон пражуляе ў іншым. «Ньюсук» указвае, што, насуперак сваім абязцяням у час пераўбарчай кампаніі 1968 г. пакласці канец вайне ў Індаціі, Ніксан цяпер гаворыць, што трэба будзе на няпэўны тэрмін пакінуць амерыканскія войскі ў Паўднёвым В'етнаме. «У мінулае адышоў заклік прэзідэнта да эры перагавораў з Расіяй»,— піша далей часопіс. Ніксан заявіў таксама аб намеры пакінуць войскі ЗША ў Заходнім Еўропе. І ён «папярэдзіў» саюзнікаў па НАТО быць «асцярожнымі», ў паляпшэнні адносін з Савецкім Саюзам.

Гаворачы пра цяперашнія настроі ў кіруючых колах ЗША, французскі часопіс «Монд дыпламатык» нядайна пісаў: «Амерыканскія кіраўнікі лічачь, што пара перагавораў мінула. Настаў час для ваеннае націску...» Некаторыя не ў меру гарачыя галовы за акіянам усё яшчэ спрабуюць кагосьці запалохаць, камусьці пагражаць... Гэта ў адрас тых, хто карыстаецца мовай ультыматумаў і пагроз, было цвёрда сказана з tryбуны XXIV з'езда КПСС: «У нас ёсць усё неабходнае— і сумленная палітыка міру, і ваеннае магутнасць, і згуртаванасць савецкага народа,— каб забяспечыць недатыкальнасць наших граніц ад любых пасяганняў і абараніць заваёвы сацыялізму».

Паслядоўна ажыццяўляючы палітыку міру і дружбы паміж народамі, Савецкі Саюз вядзе рашучую барацьбу супраць імперыялізму, дае цвёрды адпор падкопам і дыверсіям агрэсараў. Такі зношнепалітычны курс нашай краіны адпавядае інтэрэсам усяго чалавецтва.

Г. НАВІЦКІ



Рэдакцыя з вялікім задавальненнем прануле сваім чытачам гэты здымак. Ен зроблены ў час пасяджэння Брэсцкага абласнога жаночага Савета. Жанчыны-актыўісткі, відомыя і паважаныя ў вобласці людзі: работніцы і калгасніцы, урачы, заслужаныя настаўніцы, кіраўнікі прадпрыемстваў і калгасаў з'яўляючыся членамі гэтага Савета. Аутарытэт жанчын, дзеячнасць якіх прапаноў і рашэнні заслугоўваюць специальнага расказу, і мы абязцяем гэта зрабіць у адным з наступнага часопіса.

А пакуль што— ідзе чарговая нарада абласнога жансанавета. Вырашаныя пытанні, прымаеца «Палажэнне аб рабоче сярод жанчын», актыўісткі жансанавета рабяцца паміж сабой, думаючы...

Фота Ул. Выхоткі.



«Аксана» са сваімі сябрамі ў тыя дні...

САМА Р

Беларускія партызанкі. Дзяўчата, жанчыны... Пра вас яшчэ не ўсё напісана і не ўсё расказана, хоць і шмат напісана і расказана шмат... Вам нялёгка, часам неверагодна цяжка было ў тыя дні, мо ўдвая цяжкі, чым мужчынам. І вы доблесна праішлі свой шлях! За кожную вашу рану, за раннюю сівізну, за страты вашы, за подзвігі ратныя — і ў свята Перамогі і ў будзённыя нашы дні — дзякую вам, дзякую!

Расказ пра адну партызанку — даніна нашай пашаны ўсім вам.

ШТО здарылася з той дзяўчынай, якую звалі Соня Шапурава? Здаецца, яна загінула потым... Так і не даведалася ніколі, чым была яна для юной «Аксаны»-Ліды ў першыя дні яе партызанскаага жыцця. Соня паяўлялася ў атрадзе ноччу, верхам на кані — уся, як вікар, імклівая, прыгонская і — так, прынамсі, здавалася Аксане, — загадкавая. Даложыць нешта камандзіру — і знікне зноў, таксама імкліва і таемніча, як з'явілася. Разведчыца!

І так хацелася Аксане быць падобнай на яе, Соню, і ablіччам, і адзеннем! І аваіязкова навучыца ездзіць на кані, і каб пра яе гаварылі партызаны, як пра Соню, з гэтай павагай і захапленнем. Пройдзе час... Яна навучыца ездзіць конна, надзене кажушок, кубанку, здабудзе аўтамат і па ablіччы будзе як тая «першая партызанка», што паланіла яе. І другая дзяўчына, якая толькі што прыйшла ў атрад, гледзіць цяпер услед ёй, Аксане, калі яна вяртаецца са свайго чарговага выходу «на жалезку», і марыць стаць падобнай на яе, «такую смелую, такую прыгонскую».

...Біяграфія яе пакалення пачалася на другі дзень пасля выпускнога вечара. Учора для іх ігралі аркестры, гучэлі віншавальныя прамовы — уся краіна 21 чэрвеня вітала выпускні-

коў сярэдніх школ, сваіх птушніят, што выляталі з гнёздаў у самастойнае жыццё. Учора — выпускны баль. Сёння вайна. Цэлымі класамі яны ішлі на фронт, у ваенныя вучылішчы, у народнае апалчэнне...

Потым, пасля вайны, на страницах газет і часопісаў з'яўляліся іх фатографіі, пра іх пісалі нарысы і аповесці, складалі вершы, іх лёс глыбока хаваў і цяпер хвалюе. Я памятаю такія фатографіі, іх прысыпалі ў рэдакцыю аднакласнікі, што засталіся жывыя, і крыжкамі супраць партретаў сваіх сяброў азначалі: загінуў... загінула... на фронце... у партызанах... Колькі іх, перадваенных выпускнікоў сярэдніх школ, склалі свае галовы на палях вайны. Цудоўнае, высакароднае пакаленне...

Калі вайна падкаціла да горада Днепрадзяржынска (беларуская сям'я — бацька яе з-пад Баранавіч, маці з-пад Быхава — трапіла на Украіну ў першыя гады Савецкай улады), Шумскія эвакуіраваліся на Урал. Ліда працавала на металургічным заводзе і абівала парогі ваенкамата. «Вазьміце на фронт!»

У ваенкамаце адказвалі:

— Рана яшчэ. Трэба будзе, возьмем.

— Потым я працавала ў Чусаўскім гаркоме камсамола... Аднойчы прыняла тэлеграму, адрасаваную гарому: «Чаты-

рох юнакоў і дзяўчат, якія ведаюць мову акупіраваных рабнаў, накіраваць у ЦК ВЛКСМ». Я ведаю мовы «акупіраваных раёнаў» — беларускую і ўкраінскую. Каму ехаць, калі не мне! «Разумееш, мама, я падеду... Я павінна ехаць. Сама разумееш — вайна».

...Зацемненая, апяразаная супрацьтанкавымі рвамі, трывожная ваенная Москва. Москва першай палавіны сорак другога года. Курсы, кароткія, на скорую руку ваенныя курсы падрыўнікоў-дыверсантаў. Каля двух месяцаў вучылася Ліда, і — «20 ліпеня, — так запісана ў яе дакладной Цэнтральнаму Камітэту камсамола, — мы пакідаем Москву»... Вось тут недзе, па дарозе, Ліда зрабілася Аксанай: канспірацыя. Праз Суражскія вароты пераехала лінію фронту і апынулася ў штабе партызанскай брыгады бацькі Мінай. Потым — у свой атрад, ён называўся тады атрадам Мішкі-марака. Брыгада Аляксея Данукалава.

Тут і ўбачыць упершыню Аксана Соню Шапураву, і будзе зайдзросціць ёй. Але і ў разведку, і на «жалезку» ходзяць пакуль іншыя. Хутка, вельмі хутка настане і яе час. То былі трывожныя дні: фашысты рваліся да Москвы, ад партызан чакалі дапамогі, трэба было як мага больш узрываць эшалонаў, якія ехалі на фронт, трэба было выводзіць са строю чыгунку, якая вяла на фронт. Такія людзі, як Аксана, са спецыяльнай падрыхтоўкай падрыўнікі, былі цяпер вельмі патрэбныя ў атрадзе. І яна даб'еца, каб паслалі яе з групай на баявое заданне, яна ўбачыць яшчэ, як узляціць у паветра — ад яе рукі, яе! — эшалоны ворага.

— І вось... Мы ішлі да чы-

гункі «задам-наперад», ступалі след у след, быццам прайшоў тут адзін чалавек. Вы ведаецце, як ахоўвалі немцы чыгунку? Дайце я вам намалюю схему. Вось тут чыгунка... Праз кожны кіламетр устаноўлены ахоўныя вышкі з кулямётамі, аўтаркамі. Лес паабапал дарогі высечаны, тонкі сігнальны дрот нацягнуты, ледзь прыкметны дроцік, пасправуй, незнарок дакраніся.

Ад адной вышкі ідзе патруль, насустрач яму другі — ад суседняй. Сустракаюцца на сярэдзіне, разыходзяцца зноў... Колькі хвілін застаецца партызанам, каб праскочыць — дзе там праскочыць — працуяці ад лесу да чыгункі, замацаваць паміж рэйкамі міну? Да яшчэ — гэта самое важнае — каб на падыходзе, у полі твайго зроку, ішоў ужо эшалон.

...Вы глядзіце мастакія фільмы і, пэўна, іншы раз пацікаеце плячыма: у кіно, маўляў, усё можна. А я гляжу і думаю: у жыцці можна было і не гэткае... Толькі... няўжо гэта была я, няўжо гэта мы так ціхенька паўзлі, галінка трэсне пад ногамі — як гром прагрыміць? Няўжо гэта над нашымі галовамі там, уверсе, сустрэліся патрулі з двух канцоў? Вось зараз, зараз яны зауважаць нашы галовы... Не, пастаялі над намі хвіліну, перакінуліся словам — і разышліся. Наш праваднік Фэлька — Фелікс Крыжэвіч, мясцовы хлопец, усё разлічыў, узважыў... І вось ужо здалёк чуваць стук колаў. Час настаў! Не, я яшчэ не адчуваю ні страху, ні хвялявання. Уся быццам замёрла ў чаканні. Толькі по-тym, калі Фелікс пастаўіць міну і мне трэба будзе ўставіць у яе ўзрывальник — раптам у мяне задрыжаць рукі, і я ніяк не траплю куды трэба. Хлопцы

Такая яна цяпер, Лідзія Іванаўна Шумская — старшыня Брэсцкага абласнога камітэта прафсаюзаў работнікаў культуры. А па грамадской лініі — старшыня жансавета вобласці.

Фота Ул. Вахоткі.



РАЗУМЕЕШ-ВАЙНА"

захвалююца, я бачу — хутчэй адчуваю, як нецярпіва яны паглядаюць у мой бок, а Фелікс падгандзе: «Хутчэй, Аксана, хутчэй: цягнік!» Іскры ад парвоза, здаецца, так і сиплюцца над маёй галавой, а руکі ўсё яшчэ чужыя. Але вось, нарешце! Узрывальнік устаўлены, і мы ўсе ўмомант адкаціся да лесу і застылі ў чаканні.

І яркае полымя, так, спачатку полымя, потым страшэнны выбух, потым — паравоз «на дыбачках», і пакаціліся, пакаціліся пад адхон вагоны. Якое раснае відовішча для нас!

Мы бяжым, бяжым у глыбіню лесу, туды, дзе стаяць і чаююць нас прывязаныя коні. Яшчэ хвіліна, другая, апамятаюцца вартаўнікі — і загрукочуюць кулямёты, забрашуць аўтаркі. Праз дзень партызанская разведка паведаміць: узраны эшалон, які ішоў у бок фронту. З жывою сілаю ворага. На тры дні дарога на фронт выведзена са строю. Якім імяніннікамі хадзілі мы ў атрадзе. А я — асабліва... Гэта быў мой першы эшалон.

Потым быў і другі «яе эшалон», і трэці... Напярэдадні 7 кастрычніка група, у якой была Аксана, узарвала ў падарунак да дня свята эшалон з танкамі. Яны таксама ехалі на фронт, гэтая танкі, і не даехалі. І цяпер началі ўжо глядзець партызаны-навікі ўслед Аксане гэтак жа, як глядзела некалі яна сама ўслед Соні Шапуравай.

...— Колькі гадоў было тады «Аксане», Лідзія Іванаўна?

— Семнаццаць з палаўнай. Васемнаццаць мне споўнілася глыбокай восенню, калі я ляжала параненая ў зямлянцы. Прыехалі да мяне партызаны з нашага атрада, нашы хлопцы, і прывезлі ў падарунак... лусту

хлеба. Які гэта быў падарунак! Ішла блакада....

...А паміж яе «семнаццацю з палаўнай» — васемнаццацю быў яшчэ адзін эпізод. Хто думаў, што некалі перад табою будзе сядзець журналіст і будзе дапытвацца: як гэта было, што вы адчуваў ў той час? Што думалі? І школьнікі, пачуўшы пра гэты «эпізод», скажуць, як гавораць пра іншых герояў, усім ужо вядомых, завучана, хрэстаматыйна: «Подзвіг быў здзейснены...»

Подзвіг... Высця іншага не было, вось што. Знясіленыя, на апошнім дыханні адступалі партызаны ў глыбіню балот і лясоў... Ззаду насядалі — вось вось акружка роту карнікі на матацыклах, аўтамашынах. Наперадзе — мост. Перайшлі яго партызаны і спыніліся на тым беразе: калі праз некалькі хвілін не ўзляціць гэты мост у паветра — канец, гібель усім! Запал ёсць і капсуль-дэтанатар ёсць, няма толькі бікфордава шнур. Чым узарваць мост?

— Ведаецце, бываюць такія хвіліны ў жыцці чалавека — я чула пра гэта, чытала, давялося і самой пераканацца, — калі твой мозг, уся твоя істота імгненна прадыктуюць табе рашэнне. Самае неверагоднае, на першы погляд. Фантазію. Я і цяпер называю тое, што прыйшло мне ў галаву, — фантазію. Есць тэрмітны шарык... А што, калі пакласці на палі тол з капсулём узрывацелем, пакласці так, каб ён праглядваўся праз шыліну насцілу моста, затым узбегчы на мост, запаліць тэрмітны шарык і пакласці яго паміж дошкамі над узрывацелем. Шарык будзе плавіцца, і распаленая маса трапіцца на капсулі і...

— Я ўзарву мост.

— Гэта вельмі рызыкоўна, Аксана... Ты загінеш.

— А не ўзарву — загінем усе...

Яна бачыла, як вагаўся камандзір роты Базыленка. Трыўожна замаўчалі партызаны. Яна ведала тое, чаго, мабыць, дакладна не ведалі яны. Ей не было ніводнага шансу на выратаванне: ўзрыў адбудзеца імгненна. І зноў — тая ж асаблівасць чалавечага мозгу ці мо ўжо інстынкту? Чыркнула запалкай, наблізіла яе да шарыка — і раптам думка, як маланка: а што, калі падпліць шарык зверху? Толькі зверху? Пакуль будзе капаць расплаўленая маса на запал, адбягуся хоць крышку...

Грымнуў выбух. Яна ляжала ў вадзе, за дымам яе не было відаць, і яна пачула толькі крик: «Аксана загінула!»

— Ды жывая я, жывая...

...Яе любілі ў атрадзе. Стэрэйшыя — як дачку, малодшыя — як сястру. І цяпер партызанская сябры — гэта сябры на ўсё жыццё. А тады... Калі аднойчы нехта крикніў у час бою — гэта было непадалёк ад вёскі Курына пад Суражам: «Аксану параніла!» — на выручку ёй кінуліся адразу пяць партызан. Усхапіліся, забылі пра ўласную бяспеку, падняліся за ўесь рост і... трапілі пад кулі. Усіх пяцярых параніла. На шчасце, не вельмі цяжка. Аксана кінулася перавязваць ка-госьці, і тут «мяне нібы абухом па галаве стукнула...»

...Мы ляжалі ў лясной зямлянцы, не ведаю нават, дзе, памятаю толькі, што было там непадалёк вялікае, вялікае возера. Ляжалі з Сімай Ермаковай на адным ложку. Яе параніла ў нагу, мяне — у спіну. Да нас прывозілі аднекуль здалёк партызанская ўрача, нас лячылі, але раны ніяк не загівалі-

ся. Мы ляжалі так некалькі тыдняў, мо і больш. Пра што гаварылі між сабой? Ведаецце, цяпер смешна нават прызнацца, але мы вельмі баяліся... наших «каюш». Што, як пекануць з-за лініі фронту? Яны ж не ведаюць, што мы тут ляжым.. Вось там і споўнілася васемнаццаць. Сіма была не старэйшая за мяне...

Потым Ліду-Аксану пераправілі на самалёце ў тыл, у шпіталь. Якое гэта было пакутлівае падарожжа! Нерухома ляжала ў люку, як у калысцы, ляжала на жываце, на спіну павярнуцца нельга было: раны. Падлячылася, з'езділа да мамы на Урал — і, зноў на самалёце праз лінію фронту, у тыл ворага...

А маме на Урале яна абяцала, што застанецца ў Маскве. Амаль кожны тыдзень прыходзілі пісьмы ад Ліды з маскоўскім штэмпелем. Яна загадзя напісала іх і пакінула цётцы Алене, сваёй маскоўскай сваячы, папрасіла, каб кідала іх цётка час ад часу адно за адным у паштовую скрынку.

«Дарагая мамачка! Я па-ранейшаму жыву ў Маскве, за мяне не турбуйся. Жыву добра. Шмат пісаць не могу. Сама разумееш — вайна».


— Вось гэты першы партызанскі медаль уручалі мне і дзеду Талашу — разам. А гэты орден... А гэты...

Орден Леніна, калі была старшыней Пружанскага райвыканкома, атрыманы зусім нядаўна. За поспехі раёна, за высокія ўраджай, вялікія надоі. Так яны і суседнічаюць — ордэні і медалі за знішчаныя варожкі эшалоны і за вырашчаны хлеб. Працяг біяграфіі яе пакалення...

А. УЛАДЗІМІРАВА

ХТО РОБІЦЬ «РАБОТНІЦУ І СЯЛЯНКУ»


Фота Ул. Вяжотні.



Лінатыпістка М. А. Граковіч.

Вярстальшчык Б. Я. Струнэўскі.

Наши друкарь. Справа — П. М. Чупрыс.



Пошту прынесла Кацярына Піліпаўна Пальчэўская.

Сартыроўшчыцы Я. Ул. Разумкова і С. Б. Шабуня.



— А сапраўды, хто робіць наш часопіс? — спытаеце, можа быць, вы, згадаўшы пра тое ў Дзень друку, які адзначаецца ў маі кожнага года.

Наогул, робім яго, шчыра сказаўшы, мы — невялікі калектыў рэдакцыі «Работніцы і сялянкі»...

У часопісе нашым ёсьць аддзэлы: прамысловасці, сельскай гаспадаркі, культуры, быту, мастацкага афармлення; наштатныя аддзелы — юрыдычны і медыцынскі.

Мы пішам, заказваем і рыхтуем да друку артыкулы, нарысы, рэпартажы, вершы, апавяданні. Матэрыялы даводзім да патрэбнага для друку ўзоруно, бо не кожны, хто нам піша, — прафесіяналны журналіст ці пісьменнік. Старонкі часопіса павінны быць не толькі змястоўнымі, але і прыгожымі з выгляду. І тут паказваюць сваё ўмельства мастак, тэхрэдактар, фотакарэспандэнт (іх прозвішчы вам вядомы).

У нас паважаная рэдкалегія, члены якой разам з намі хваляюцца за поспех часопіса.

Але хай нікому з чытачоў не падумаецца, што мы началі гэту гаворку, каб нагадаць пра саміх сябе. Не! Галоўнае наша слова — пра тых, хто дапамагае нам выпускаць часопіс.

У першую чаргу гэта — наши чытачы, іх калі чатырохсот тысяч — людзі, якія выпісваюць «Работніцу і сялянку» (а чытая ёе, па нашых звестках, і больш, асабліва калі часопіс выпісваецца на сям'ю).

Людзі чытая ёе часопіс — і шлюць пісьмы ў рэдакцыю. Кожнае пісьмо для нас вельмі каштоўнае. У пісьмах мы знаходзім расказы пра цікавых людзей, пра добрыя змены ў жыцці, пра людскія меры і клопаты. У пісьмах — многа пытанні і прапаноў. Пісьмы падказваюць нам тэмы, дапамагаюць вызначыць кола інтэрэсай чытачоў. Значыць, кожны, хто напісаў нам, — дапамог у выпуску часопіса. Дзякуем яму!

Аднак, што ж далей? І пісьмы атрыманы, і тэмы спланаваны, і артыкулы напісаны і адредагаваны. Але ўсё гэта не зробіцца часопісам, пакуль не трапіць у друкарню. І там пра-

чуюць нашы сябры, кваліфікаваныя друкарь. 22 гады набірае «Работніцу і сялянку» лінатыпістка Марыя Аляксандраўна Граковіч. Яшчэ дзяўчынкай, як скончылася вайна, прыйшла яна ў разбураны Мінск, паступіла ў тэхнічнае вучылішча друкароў, на выдатна скончыла яго і набыла сваю харошую прафесію.

У цэху лінатыпу — роўнае вуркатанне машын. У канцы доўгага раду — лінатып, за якім працуе ўважлівая, засяроджаная жанчына. Пад пальцамі — квадратныя клавішы. Літарка да літаркі, слова да слова — і вось ён, радок, адліты з металу! Лінатыпістка Граковіч вельмі пісьменны працаўнік, якасць яе набору высокая, Марыя Аляксандраўне прысвоена званне ўдарніцы камуністычнай працы. Тэксты нумара яна набирае за тры дні. Як не падзякаўча чалавеку!

Набраныя артыкулы, апавяданні, вершы, пісьмы трэба звязаць у старонкі. З гэтай задачай умела спраўляецца вярстальшчык Браніслава Яўгенавіч Струнэўскі, майстар вёр-

сткі. Яго праца адзначана ордэнам «Знак Пашаны»... Ен, як і іншыя яго калегі, ні разу не затримаў вёрстку «Работніцы».

Немагчыма ў кароткім рэпартажы расказаць пра ўсіх, хто робіць і дапамагае рабіць часопіс. Але як не згадаць пра асноўных — тых, хто стаіць пры агромнітай друкарскай машыні і друкуе наш часопіс — аркуш за аркушам! Уесь наш тыраж, ледзь не 400 тысяч экземпляраў! Умельцы-хлопцы калі машины, і хораша выглядаюць у сваіх сініх берэтах і сціплых чорных халатах. А старайшы сярод іх — Пётр Максімавіч Чупрыс, волынны друкар.

Надрукаваныя аркушы — нібы паасобныя тонкія сышткі. З іх ужо можна рабіць часопіс у канчатковым яго выглядзе. Гэтым займаюцца людзі ў брашуральным цэху. Машына ВШР (на ёй добра працуе накладчыца Тамара Лыскавец) збірае аркушы разам з вокладкай, сшывае ўсё моцна і роўна.

Сышты нумар яшчэ абразеца, праходзіць контроль, а затым пакуеца і накіроўваец-



Эма Мікалаеўна Шапарава падрыхтавала новую выкрайку.

КАЛІ прыходзіш на завод ад імя жаночага часопіса, лагічна звярнуцца за дапамогай у жансавет. Тым больш, што старшыня жансавета, інжынер аддзела працы і зарплаты Елізавета Ханіна шмат гадоў працуе на трактарным і добра ведае яго людзей.

— Заводскія статыстыкі мала паклапаціся аб так званай жаночай тэме, — жартуе яна. — Нашых студэнтаў яны не размеркавалі па графах: жанчыны, мужчыны. Усе яны значацца пад адным імем — студэнты. На заводзе імя гэта, хай сабе мужчынскае ці жаночае, адноўлька паважанае. Хоць, па праўдзе, нажучы, студэнтам-жанчынам у вучобе, ян і ўсюды, даводзіцца цяжэй...

Што мы, завод, робім для сваіх студэнтаў? Адной пашаны, вядома, мала. Ва ўсім літаральна — ад бясплатных падручнікаў і вучэбных прылад да спецыяльнага «студэнцкага» рэжыму ў заводскім прафілакторы, ад графіка летніх адпачынкаў да паправак у раскладзе рабочых змен — можна бачыць клюпаты завода аб заводскіх студэнтах. Але ці не

ў школе палюбіла яна гісторыю, і расказы пра лёс краін і народу, пра войны і перамір'і захаплялі яе больш, чым казні. «Я заўсёды была цікаўная дзяўчынка», — смеецца Аня.

Цікаўнай дзяўчынцы ўсё цікава. Яшчэ працующы на заводзе, яна спявала ў эстрадным ансамблі, зрабілася заўзятай турысткай, была адной з лепшых заводскіх сандружынніц. І сёння Аня, супрацоўніца парткабінета МАЗ, расказваючы пра гэтыя свае захапленні, якія так і не пагаслі ў ёй, так ажыўляеца, што міжволі зазначаеш: цікаўная дзяўчынка падранешаму жыве ў гэтай дваццатасімігадовай жанчыне, жонцы і маці, якая ў мінулым годзе закончыла ўніверсітэт. Добрая ўсё-такі справа — цікаўнасць, калі яна вядзе рабочага чалавека ад станка да дыплома гісторыка!

У Ані ёсьце маленькая дачка — Аленка. Аня чакае, пакуль падрасце дачка, каб разам з ёй абысці пешшу Забайкалле, дзе яна яшчэ не бывала. Яна спадзяеца, што дачка вырасце такая ж цікаўная і настойлівая, як мама.

ГОД,

ПАДЗЕЛЕНЫ

НА СЕМЕСТРЫ

ца ў экспедыцыю. Зойдзеш туды — убачыш гатовыя стосы нашай новенькой, з водарами свежай друкарскай фарбы «Работніцы і сялянкі». З удзячнасцю назіраеш працу сартыроўшчыц Яўгеніі Уладзіміраўны Разумковай і Станіславы Браніславаўны Шабуні.

Я кароценька расказала пра «ўтварэнне» самога часопіса. Вядома, праз рукі ўсіх памянёных і непамянёных тут працоўнікоў праходзіці і вельмі папулярны сярод чытак наш дадатак. І яго мы робім з вялікім стараннем, бо ўжо добра ведаем з пісьмаў, як чакаюць нашых парад чытакі краўчых, вышивальшчыцы, вязальшчыцы, усе модніцы, усе прыгажуні, а таксама і аматаркі сучаснай песні.

І ў тым, што наш дадатак такі змястоўны і неабходны, вялікая заслуга многіх нашых няштатных памочнікаў, асабліва ж Эмы Мікалаеўны Шапаравай...

Але час і канчаць допіс.

Раніца. Адчыняюцца дзвёры рэдакцыі — і заходзіць паштальён з новым бярэмцам пісьмаў.

Напісала работніца, напісала сялянка, і старая маці, і юная нявеста. І наши пастаянныя актыўныя аўтары напісалі, напэўна, — такія, як М. Тычына са Случчыны, А. Капусцін, І. Кірэйчык і Ул. Пернікаў з Гомеля, Ул. Стрыйкоў з Баранавіч, М. Лалыка, Е. Чарнамор, Г. Навіцкі з Мінска і многія іншыя таварыши...

Пачынаецца творчы дзень. Чарговы нумар часопіса пачынаецца!

Е. ЛОСЬ.

лелей вам самім прыці па цэхах і пазнаёміца з некаторымі нашымі студэнтамі? Каб зусім наглядна паўсталі перед вами, перад чытакамі часопіса тэма рабочага студэнта.

Так мы і зрабілі.

ЦІКАЎНАЯ ДЗЯЎЧЫНКА

Жыла-была дзяўчынка ў вёсцы на рацэ Сож, у вёскі імя прыгожае — Піня. І ў дзяўчынкі не горшае — Аня. Закончыла дзяўчынка сем класаў і пехала ў горад Мінск — паступаць у тэхнікум. На экзаменах не вельмі ёй пашанцевала: недабрала ўсяго палавіны бала. Заплакала дзяўчынка горкімі слязымі. Але плацала нядоўга, бо наогул не любіла плацанец. Выцерла слёзы і пайшла на завод — Мінскі трактарны. Стала Аня на заводзе фрэзероўшчыцай і адначасова вучаніцай вячэрній школы.

Закончыўшы школу, паступіла фрэзероўшчыца Аня Крыжэвіч не ў тэхнічную вышэйшую навучальную установу, а ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, на гісторычны факультэт. А называецца, яшчэ

СТАРЭЙШАЯ СЯСТРА

Рана асталася яна без бацькі. Быў ён цяжкі паранены на фронце, ад ран і памёр праз два гады пасля Перамогі. Ева — старэйшая ў сям'і. Апрача яе, ёсьце яшчэ двое — брат і сястра. Маці адна не справіца, можа таму і вырасла дзяўчынка не па гадах сур'ёзна, удумлівая, строгая. Строгая, праўда, больш да сябе, чым да іншых.

Пасля школы вучыцца адразу не давялося. Было ў яе столькі абавязкаў — і хатніх, і партыйных, і грамадскіх, — што год ад года мусіла адкладваць паступленне ў інстытут. Паступіць удалося толькі два гады назад. Цяпер Ева Маркава — студэнтка другога курса машынабудаўнічага факультэта Беларускага політэхнічнага інстытута.

Калі бачыш, як Ева Мікалаеўна, наладчын, прыслухоўваеца да голасу станка, узіраючыся ў яго па-доктарску, скрозь акуляры, — чакаеш ад яе размовы сухой, скрупой на слова. Але ўжо з першай яе прыветнай усмешкі, з першых слоў разумееш, што яна не толькі строгая, але добрая і вясёлая — старэйшая сястра.

— Як жа мне не вучыцца, — усміхаецца Ева, — калі ўсе выдаткі і клюпаты бярэ на сябе завод, а мне толькі і клюпа-



ту, што падзяліць кожны год на семестры.

Ну, скажам шчыра, клюпят гэты не прости. Асабліва калі табе не васемнаццаць, калі ты, як заўсёды, старэйшая сястра, калі на табе і ўсе твае станкі, якія не ўмеюць гаварыць, але ўмеюць напрызіць не горш за людзей, і грамадская работа, і хатнія клюпяты, і яшчэ многае іншае, з чаго складаецца жыццё сучаснага чалавека. Некаторыя кажуць: разумны на гару не палезе. Затое калі адолееш яе, гару, — як рассунуцца твае далалягіды, наколькі багацейшым і разумнейшым зробіцца тваё жыццё! А яна адолее, яна заўсёды была ўпартая, Ева Маркава, старэйшая сястра.

НАШ ДЫПЛОМ

Дзверы адчыніла жанчына сярэдніх гадоў з добрым, крыху стомленым тварам:

— Павел Дэмітравіч? А ён на дварэ сядзіць, адпачывае. Я — жонка яго.

— Значыць, вы мне і патрэбны. Паговорым пра вашага мужа. І пра вас.

На твары ў яе разгубленасць: што там натварыў яе Павел? Відаць, яна не прывікла, каб Павел што-небудзь рабіць не так. Ах, вучыца, універсітэт? Так, але пры чым тут яна? Універсітэт закончыў і дыплом абараніў Павел Дэмітравіч, а не Маргарыта Васільеўна Васільчанка. Хіба не так?

Вядома, не так, Маргарыта Васільеўна. Давайце паклічам Паўла Дэмітравіча і спытаем у яго самога. Няхай вызначыць ступень вашага дачынення да яго універсітэцнага дыплома гісторыка.

Дарэчы, чаму — гісторыка? Што прывяло на гістарычны факультэт чалавека сталага ўзросту, газаваршчыку па професіі? Аказваецца, з таго часу, калі, яшчэ не дасягнуўшы васемнаццаці, ён фарсіраваў Дняпро, цесна пераплялося яго жыццё з выхаваўчай работай. Ён і на сабе не раз адчуваў добрае ўздзеянне добра слова і сам не раз з гэтым словам да людзей ішоў. А потым — школа палітработнікаў, працяглага работа ў войсках, па сутнасці тая ж работа педагога.

Пасля дэмабілізацыі так склаліся акаличнасці, што пайшоў на завод. Але не пакідала даўнія прага: хачеу вучыца і вучыца. І Маргарыта Васільеўна яго падтрымлівала. Дрэнна, калі жонка не спачувае мары свайго мужа, тады нават сама чула начальства, самая спрыяльная абстаноўка ў цэху, на заводзе не дапамогуць чалавену адолець бытавыя цяжкасці, стому, нездароўе і розныя іншыя перашкоды, якіх мноства ў чалавека на шляху да мэты.

— Ўсё наша жыццё савецкае так на будавана, — гаворыць Павел Дэмітравіч, — што дадзена чалавену поўную магчымасць стаць тым, кім ён хоча. Але ж бывае, што наравістая жонка робіцца непераадольнай перашкодой на шляху.

— Нічога, — жартам адгукнаеца на жарт Маргарыта Васільеўна, — цяпер я пачну вучыца, а ты зноў будзеш пытатца ў магазінах, колькі што каштую. Мусіць, забыўся за пяць гадоў?

Гэта мужу. А мне — з гонарам і смуткам, але са смутнам ужо мінулым:

— Бывала, усе парамі, парамі. І гульць, і ў госці. А я адна ды адна — жонка студэнта! Энзамены Павел здае, а я хвалуюся, перажываю... На рэчку пойдзем, мы з дачкой загараем, а ён, студэнт няшчасны, нямецкую мову збурыць. Смех і слёзы... А дыпломнou работу Паўла Дэмітравіча мы з дачной самі надрукавалі, нікому не даверылі.

— Наш дыплом, — нібы жартам, але вельмі сур'ёзна сказаў Павел Дэмітравіч.

І называеца яна, дыпломнай работай газаваршчыка — а ён і цяпер, пасля заканчэння універсітэта, працуе газаваршчыкам, — Паўла Васільчанкі, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, — «Рэвалюцыйная праграма заходнегерманскага імперыялізму». Ветэран мае што сказаць па гэты тэмэ...

АДНА НА ЎСЁ ЖЫЦЦЁ

У чалавека, які марыў зрабіцца капітанам дальняга плавання, а зрабіўся пекарам, спыталі, чаму ён здрадзіў сваёй дзічай мары.

— Ніводзін з нас, — сказаў ён, — не ажэніца з дзяўчынай, у якую быў закаханы ў пятым класе, а ажэніца зусім з другой.

Як кожную, вельмі катэгарычную заяву, гэтыя слова можна аспрэчыць. Бывае так, бывае інакш. Ала, напрыклад, палюбіла машыну яшчэ дзяўчынай, калі, ідуцы са школы, падоўгу глядзела на тарфарэзну.

Ала жыла на торфапрадпрыемстве «Чырвоны сцяг», недалёка ад Мінска, бацька яе быў на гэтым прадпрыемстве начальнікам участка. Дома на яе часта сварыліся, што позніца на абед, але яна нічога не магла з сабой зрабіць.

Ці магла яна паступаць куды-небудзь яшчэ, як не на машынабудаўнічы факультэт? І ці магла адступіца ад яго, калі не прыйшла па конкурс? Працуячы ўжо на трактарным штампоўшчыцай, ужо зрабіўшыся кваліфіканты спецыялістам, яна зноў паступала і на гэты раз паступіла.

Цяпер Ала — студэнтка чацвёртага курса. У яе муж, двухгадовы сын, а, значыць, клюпатаў хапае, і немалой працы даводзіцца адваёўца гадзіны і хвіліны, калі яна можа застацца сам-насам са сваімі книгамі аб машынах.

З дзяцінства яна марыла спасцігнуць душу машыны. Тады гэта было дзічай здзіўленне перад цудам механізма. Цяпер Ала Прылепа, стала трыццацігадовы чалавек, разумее, што цуд гэты створаны рукамі чалавека. Магчыма, хутка і яе спрапавістане стварэнне машын, і далёкім, няўклюдным продкам іх зদасца тая даўняя мілая любоў дзяцінства — старэйшая тарфарэзка.

Як бачыце, не заўжды мы не жэнімся з дзяўчынамі, у якіх быў закаханы ў пятым класе! Часта — жэнімся і нахаем яе, адну, праз ўсё жыццё.

ТАТА, МАМА І Я

— Колькі ж вас, Кішчуноў, на заводе?

— Тата, мама і я, — весела адказвае Тамара.

Усё правільна. На Мінскім трактарным працују Віктар Фёдаравіч Кішчук, яго жонка і дачна. Усе троє — работчы. Але Тамара яшчэ і студэнтка. Яна вучыца вечарам, на чацвёртым курсе энергетычнага факультэта Беларускага політэхнічнага інстытута.

З усіх студэнтаў, з якімі нам давялося пазнаёміцца на Мінскім трактарным, Тамара — самая маладая, з выгляду зусім дзяўчынка-дзесяцікласніца. Сустрэнем на вуліцы такую юную, кволу — падумаеш: маміна-татава дачка, распешчаная, раздураная. А яна — кваліфіканты слесар кантрольна-вымяральных прыбораў, яна — працтвайник перадавога атрада рабочага класа, цвёрда ведае цану і годнасць гэтага звання. У гэтым сэнсе яна сапраўды маміна і татава дачка, добра засвоіла іх працоўнае, строгае выхаванне.

Адыслі ў мінулае часы, калі рабочага чалавека беспамылкова пазнавалі па адзежы, па зневінім абліччы нават у святы. Цяпер мы прывыклі, што ў натоўпе, які выходзіць з прахадной завода, не адрозніш, хто тут інжынер, а хто — рабавы рабочы. Неяк ужо і няёмка гаварыць пра гэта: нармальная з'ява нашых дзён, нармальная дасягненне. Так, аднойчы настане дзень, калі жонкы рабочы будзе вучыца ў вышэйшай навучальнай установе не для таго, каб можа зрабіцца начальнікам цэха, а проста та му, што такое ў нас жыццё, такі яго ўзвесені. І тады пра рабочага з дыпломам вышэйшай школы мы таксама скажам — нармальная, нічога асаблівага, а як жа іначай?

Гэта не абстрактныя мары. Ужо сёня сустракаем мы рабочых, якіх з поўнай падставай называем інтэлігентамі, маючы на ўвазе не гарнітур, не прычоску, не манеры нават, а ўвесі лад яго духоўнага, разумовага жыцця. І танія, як Тамара, — найлепшы доказ гэтага.

М. ЛЕВАШОВА.



Павел Дэмітравіч і Маргарыта Васільеўна Васільчанкі.



Тамара Кішчук.

Фота М. Мінковіча.



Ала Прылепа.

КЛІЧА ГРОЗАЙСКІ ГАСЦІНЕЦ

У вёсцы Мазалі сем шафёраў, некаторыя заганяюць на ночь машыны ў двор. Але калі здарыцца, што захварэе чалавек і патрэбна «хуткая дапамога», то ідуць да Мары Сцяпанаўны Кульбіцкай.

— Хай бы знайшлі мужчыну, каб завёз, дайце паспаць Мані,— бурчыць, адчыняючы дзвёры, старэнская маці Мары Сцяпанаўны.

— У Мані вашай рука лёгкая, хутчэй дамчыць.

— Праз два гады Мані на пенсію пойдзе, дзякую богу, наездзілася за свой век. Хто вас тады будзе вазіць у бальніцу?

— Яшчэ добрых людзей знойдзем!..

І калі нечаканы выклік здарaeцца зімой—маці хуценька паставіць на пліту вядро вады, каб у Манінай машыне матор прагрэўся. І ўжо з парога кіне ў цемру, услед чырвонаму вочку стоп-сігнала:

— Не гані шыбка!

Звычайна Марыя Сцяпанаўна выпраўляецца на працу раніцой, як і ўсе хлебаробы. З дазволу механіка яна так-сама заганяе сваю «малакавозку» ў двор (гараж пакуль у калгасе няма). Ледзь возьмецца на золак—Марыя Сцяпанаўна ўжо абходжвае машыну, бразгае вёдрамі, залівае ваду, правярае запальванне. Паствукаўшы ботам па скатах, вяртаецца ў хату, снедае. І—у дарогу. Яе маршрут ужо два гады адзін: фермы—масласырзавод. Зімой адзін-два разы, летам—тры. Пятнаццаць кіламетраў туды і назад. Машына ў яе новая, усяго тысячы трыццаць накруціў спідометр. А да гэтага вясеннаццаць гадоў ездзіла на старым ГАЗ-51, выпуск пачатку пяцідзесятых гадоў. Два разы матор здавала ў капіталку і зноў круціла баранку на сваім «дзядку», як называла рухавы грузавічок, што праішоў шлях, роўны даўжыні дзесяці зямных экватараў. Столікі гадоў за рулём—і ніводнай аварыі, ніводнага парушэння правілаў руху ці эксплуатацыі машыны. Папершае, яна ніколі не выязджала ў рэйс на няспраўнай машыне і не гоніць яе, як некаторыя вадзіцелі «моцнага полу». Па-другое, гарэлкі не п'е, што таксама немалаважна.

— А яшчэ люблю жалеза,—усміхаецца Марыя Сцяпанаўна, і яе светла-сіняя очы весела пабліскуваюць.—Пасля вайны магла паехаць у горад, як мае сяброўкі. Не захацелася. Лёс, мабыць, такі ў мяне—з жалезам усё жыццё важдцаца. Але я не шкадую...

Вось і зноў сёня ноччу яе папрасілі падвезці ў горадскую бальніцу хворую бабку Тэклю. Марыя Сцяпанаўна асцярожна, пад рукі, бярэ бабулю і садзіць у кабіну. Машына выскоквае на грозаўскі гасцінец, у святле фар праплываюць з бакоў чыстыя бярозавыя гаі, адзінокія дубы і клёны. І за кожным дрэўцам мрояцца карціны далёлага дзяяніства і маладосці.

— Даўно ты, Мані, ездзіш, даўно,—уздыхае бабка Тэклю.—І не цяжка гэтыя баранак круціць кожны дзень?

— Прывычка... Ды ўжо хутка здам сваю «малакавозку», буду, цётка, на печы косці грэць.

— Жартуеш ты,—кажа бабка.—На вачах бачу, што не ўседзіш на печы, вельмі ўжо шустрая была ў маладости. Ды і цяпер такая...

Маладосць... Вунь за тым паваротам у трыццаць шостым годзе сустэрэла Марыя Сцяпанаўна першую на Капыльшчыне жаночую трактарную брыгаду Зоні Рачок. За рулямі колавых ціхаходных ХТЗ сядзелі дзяўчата ў чырвоных хусцінках. Убачыла іх Марыя Сцяпанаўна, тады дваццацігадовая вясёлая дзяўчына, што марыла стаць поварам,—і нейкай сіле падхапіла і павяла яе да брыгады. Прынялі ў трактарную брыгаду ўчотчыцай. Потым скончыла курсы трактарыстаў, атрымала новенькі ХТЗ і накіраванне на работу ў Забалоцкую МТС. Ах, як зайдросцілі тады ёй мазалёўскія хлопцы!

...За вёскай Скабін прамень фар выхапіў на момант адзінокую бярозу ля дарогі. Няўжо гэта тая самая бяроза, у якую ў трыццаць сёмым годзе ўпёрся ХТЗ, калі Марыя Сцяпанаўна арала ноччу зябліва? Канешне, тая самая. Божа, як даўно гэта было! А помніца ўсё да драбніцы.

Напярэдадні ўсю ночь яна пратанцавала на вечарынцы. І калі села за руль прыщемкам, то і заснела. Трактар упёрся ў бярэзіну, нібы той бугай у вароты, і стаў. Матор працуе, колы грабуць зямлю, а трактарыст спіць, паклаўшы галаву на руль. Добра, што паблізу пастух-начлежнік грэўся ля кастра, падышоў, разбудзіў. Усхапілася дзяўчына, глянула,—а колы па самыя восі апусціліся ў зямлю. І смех, і слёзы...

Восенню таго ж года набіралі дзяўчат на курсы шафёраў у Крычаў. Запісалася і Марыя. Атрымала права і новенькі грузавік ГАЗ-55—«паўтарачку». Гады два парыбіла ў МТС, а потым, у трыццаць дзесятым, завербавалася вольнанаёмнай у інжынерную вайсковую часць, з якой прайшла да самага Брэста.

...Мы едзем разам на масласырзавод, і Марыя Сцяпанаўна расказвае пра сваё жыццё.

— Служыла я ў горадзе Сямяцічы. Там і сябра сустэрэла. Танкістам быў, лейтэнант. Тры месяцы мы толькі пажылі з ім—і вайна. Ён па трывозе на свой танк—і ў бой, я на машыну—і ў тыл. Такі быў загад. Бамбілі нас аж да самай Орши. Зрашэцца маю паўтарачку асколкамі і кулямі, а мяне не зачапіла. Мабыць, шчаслівая была. Ехала са мной маёр інжынерных войск. Ціхі такі дзядзька. Убачу я на дарозе жанчыну з дзіцем на руках—тармажу. Ён не пярэчыў. У самога, мабыць, недзе сям'я эвакуіравалася. Да Орши я назірала жанчын дванаццаць, многія былі з дзецьмі. Усіх да вакзала давезла, у эшелон здала. А сама паехала на Арол. Адтоль мяне, як вольнанаёмную, камандаванне адправіла дахаты. І плакала, і прасілася—не дазволілі астасца. Тры месяцы я, нібы тая жабрачка, прабіралася па акупіраванай ужо тэрыторыі дамоў. Маці і не чакала мяне, думала, што загінула па дарозе.

А як вярнуліся нашы—пайшла ў калгас. І касіла, і жала, і зямлю арала. Мужчын у вёску вярнулася з вайны чалавек дзесяць, ды і тыя калекі. Усё на нас, жанок, лягло.

У пяцідзесятім годзе калгас як купіў першы грузавік, дык у мяне рукі і засвярбелі па баранцы. Пайшла да старшыні, а ён і кажа: «На вачах бачу, Сцяпанаўна, што хоцяцца табе атрымаць новую машыну. Так і быць, прымай». Выйшла я з кабінета сама не свая—столькі было радиасці. Вось з того часу і езджу. З даваенным стажам набираеца пад дваццаць пяць гадоў. Значок за безаварыйны рух маю і прэміі давалі не раз...

Я пацікавіўся, які ў яе працоўнай біяграфіі быў самы цяжкі дзень.

— Гадоў шэсць назад зімой вазіла тарфакрошку з Клецкага раёна. Галалёд страшны. Машыну маю кідала з боку ў бок, разварочала ўпоперак дарогі і нарэшце загнала ў кювет. Пад вечар прыехала ледзь жывая. Але ў бяду не трапіла. Шчаслівая, мабыць. А вось у асабістым жыцці не пашанцавала. Не склалася яно...

Задумалася, глыбока ўздыхнула.

— Пасля вайны атрымала я пра свайго танкіста паперу, што прapaў без вестак. А мне ўсё думаеца, што жывы ён...

«Дворнік» на ветравым шкеле акрэслівае паўкружжы, і скрэз наплыў дажджу праглядаюць пералескі, зялёныя чубы сасонніку. Марыя Сцяпанаўна засяроджана трymае ў руках чорную баранку руля, пільна ўглядзеца ўперед.

...Вечарам яны з маці будуць піць чай з сунічным варэннем, абмяркоўваць планы рамонту дома, які састарэў і асеў у зямлю. Маці будзе ўспамінаць Марыйку, што пазірае з даваеннага фота ў сяменай рамцы,—прыгожую, удалую, у берэтцы на галаве: марыла стаць поварам, а на ўсё жыццё «прыкіпела да жалеза». А калі раніцой за акном зашарэе золак, бабуля дастане з печы прасохлыя скуранныя пальчаткі і падасць дачцы, якую ўжо чакаюць на ферме. Чакаюць чыстыя бярозавыя гаі, стогадовыя дубы на старым грозаўскім гасцінцы.

М. ТЫЧЫНА.

Капыльскі раён.

—**у** СЕ сірочыя прытулкі, дамы апекавання старых і інвалідаў перапоўнены. Мы павінны стварыць дзесяткі новых, зусім іншых, такіх, у якіх дзеяці будзе расласна і светла... Мы знайдзем для гэтага і сродкі і сілы. Мы навучымся будаваць.

І, узняўшы руку, яна моцным і пранікнёным голасам вымавіла:

— Мы ўсё можам!

Гэта ўрывак з кнігі «Рэвалюцыянер, трывун, дыпламат», якая напісана старой бальшавічкай Ганнай Маркаўнай Іткінай і выпушчана выдавецтвам палітычнай літаратуры другім выданнем. Кніга прысвечана чалавеку высакароднага і незвычайнага цікавага жыцця—Аляксандры Міхайлаўне Калантай. Аўтар кнігі Г. М. Іткіна добра ведала Аляксандру Міхайлаўну, разам з ёй працавала, адчула непасрэдны ўплыў абаильнасці і багацця яе асобы. І таму яе расказ пра Калантай успрымаеца як шчырае і ўсхваляванае «прызнанне ў каханні». Але не толькі асабістая ўражанні аўтара складаюць змест кнігі. Аўтар шырока скарыстоўвае ўспаміны і сведчанні многіх, пісьмы і дзённікавыя запісы самой А. М. Калантай. Дзякуючы гэтаму жыццёвым шляхам рэвалюцыянеркі паказаны на широкім гісторычным фоне.

Рана праявілася шматграннасць наўтуры Аляксандры Міхайлаўны. У маладосці яна ўжо ведала некалькі замежных моў, добра малювала, захаплялася музыкай, літаратурай, пісала апавяданні. І ўсюды праяўляла вялікія здольнасці. Аўтар кнігі прыводзіць багата доказаў гэтага. Адзін з іх—пісьмо вядомага прагрэсіўнага пісьменніка-публіцыста У. Г. Карапенкі. З яго бачна, што апавяданні Шуры Дамантовіч (прозвішча Калантай да замужжа) былі цікавыя, хоць і патрабавалі яшчэ «аўтарскай работы». Пра талент бачыць рэчы і з'явы па-свойму, гаварыць пра іх вобразна сведчаць і ўрыўкі з пісьмаў і артыкулаў А. М. Калантай, з якімі аўтар кнігі знаёміць чытача на многіх старонках. І таму да трох вызначэнняў, вынесенных у назыву кнігі «Рэвалюцыянер, трывун, дыпламат», можна яшчэ дадаць чацвёртае—публіцыст.

Чытаючы кнігу, мы нібы сустракаемся з жывой Аляксандрай Міхайлаўнай у розныя часы яе жыцця. Аўтар лаканічна, адной ці дзвюма характэрныкамі, узнаўленнем жывых эпізодаў стварае паўнакроўны партрэт чалавека духоўна багатага і высакароднага: «...Яна была чароўная: глыбокія і выразныя блакітна-шэрыя очы пад дугамі цёмных бровоў, светла-каштанавыя кучараўвія валасы, прыгожа акрэсленныя вусны, зgrabная постаць—усё гарманічна, натуральна...»

Аляксандра Міхайлаўна сама пра сябе гаварыла, што яна «больш чалавек, чым жанчына». У кнізе добра паказана, які гэта быў незвычайні і разам з тым вельмі «чалавечны чалавек», як гарставаўся гэты выключны характар, як расла свядомасць рэвалюцыянер-ленінца. Вялікім прыкладам для Калантай, па яе ўласным прызнанні, заўсёды былі Ул. І. Ленін і Н. К. Крупская. Многія старонкі павярджаюць гэта.

Нямала ўвагі ўдзелена ў кнізе паказу асабістага жыцця герайні, раскрыццю багацця і чысціні яе пачуццяў, адносін да кахання і шлюбу. Аляксандра Міхайлаўна перажыла моцнае каханне і разрыў з каханым чалавекам. Здольная на глыбокое пачуцце, яна не магла задаволіцца асабістым шчасцем, жыла больш высокім мэтам, і служэнне ім лічыла сваім «галоўным жыццём». «Я працягвала горача кахаць свайго мужа,—прыводзіць Г. М. Іткіна дзённікавы запіс сваёй герайні.—І, пакідаючи яго, пакутавала душой». Ад У. Л. Калантая, вядомага і здольнага інжынера, Аляксандра Міхайлаўна пайшла, паводле яе слоў, не да другога, а таму, што яе «захапіла хвалья рэвалюцыйных падзеяў», што нарасталі ў Pacif. І шмат год пазней Аляксандра Міхайлаўна напіша, што ў яе сэрцы і памяці нязменна жыве цяпло і ўдзячнасць да мужа, сумленнага, гордага, ва ўсіх адносінах выключнага чалавека. А. М. Калантай вельмі любіла свайго сына, клапацілася аб ім, у якія б складаныя аbstавіны ні паставіла яе жыццё рэвалюцыянеру. Шчырыя і сяброўскія адносіны Калантай з сынам, а потым і з яго сям'ёй таксама добра паказаны ў кнізе. «Асабістая старонкі» вельмі «ўцяпляюць» апавяданне пра байца рэвалюцыі, дапамагаюць аўтару стварыць не манумент, а жывы паўнакроўны образ чалавека—жанчыны незвычайнага лёсу.

Як ні цікава чытаць пра ўсё гэта, але мы наўрад ці былі б задаволены кнігай, калі б не знайшли ў ёй асвялення дзейнасці А. М. Калантай як рэвалюцыянеркі, як дзеяча партыі, Савецкай дзяржавы. Прачытаўши кнігу, добра ўяўлем сабе, як працякала гэтае «галоўнае жыццё» герайні.

У дарэвалюцыйны і паслярэвалюцыйны час А. М. Калантай шмат зрабіла для развіцця сусветнага руху жанчын. Яна ўваходзіла ў склад сакратарыята, выбранага ў Капенгагене на канферэнцыі жанчын-сацыялістак. Менавіта там па ініцыятыве німецкай рэвалюцыянеркі Клары Цэткін было прынята рашэнне аб святкаванні Міжнароднага жаночага дня. На дэлегатак канферэнцыі вялікае ўражанне зрабіла выступленне Калантай. У кнізе прыведзены радкі з тагачаснай дацкай газеты «Палітыкэн». Яны сведчаць аб

тым, як «стройная, апранутая ў чорнае пані з Санкт-Пецярбурга» ўзрушыла ўсіх... «Рух рукі—і полымя рэвалюцыйнага энтузізму зазяла ў словах, яна запаліла ўсіх сваім хвалючым пафасам, сваёй невычарпальнай энергіяй, сваёй бязмернай страснасцю... Калі яна замаўчала, раздаліся такія бурныя аплодыменты, што здавалася, нібы сам царскі трон разваліўся ад гэтага...»

Шырокі водгук мела напісаная А. М. Калантай кніга «Па рабочай Еўропе», выдадзеная ў 1912 годзе выдавецтвам «Знанне», якім кіраваў А. М. Горкі.

Вельмі многа зрабіла А. М. Калантай у выкryцці антынароднай сутнасці імперыялізму, для аб'яднання прагрэсіўных сіл у імя міру. «Гісторыя нам не даруе, калі мы, жанчыны і маци, не ўзнімем наш голас супраць вайны»,—гаварыла і пісала А. М. Калантай у час першай сусветнай вайны. Яна заклікала працоўных жанчын усіх краін «злучыць руки ў адзіны ланцуг» у барацьбе супраць вайны і за сваё вызваленне. «Справе, якой зараз служжу,—пісала Калантай у 1915 годзе,—трэба прысвяціць усе думкі, усе пачуцці, толькі тады здолею што-небудзь зрабіць, дасягнуць вынікаў, выканань сваё місію».

Час, калі адбылася Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя, Аляксандра Міхайлаўна назвала самым вялікім. Няма патрэбы пераказваць, што даводзілася ёй рабіць у часе рэвалюцыі і пасля. Аўтар кнігі вядзе чытача па месцах, дзе бывала Калантай, расказвае, што яна рабіла, як пераадольвала цяжкасці. У кнізе «Рэвалюцыянер, трывун, дыпламат» не абыдзены і памылкі Калантай, раскрыта IX сутнасць, шляхі пераадolenня. Адказнасць перад партыяй і народам, увага Леніна дапамагалі ёй знаходзіць правільнае рашэнне. Так было на цяжкай пасадзе Наркома сацыяльнага забеспячэння, у часе агітацыйных паздак, на дыпламатычнай службе.

Дыпламатычная работа займае асобнае месца ў жыццёвай біографіі А. М. Калантай. Можа менавіта тут з надзвычайнімі бляскамі раскрыўся яе талент дзяржаўнага дзеяча і палітыка. Да такой думкі аўтар падводзіць чытача шляхам узнаўлення многіх гісторычных фактаў.

Высокі строй думак і пачуццяў, жыццё на высокай хвалі раскрываюць нам старонкі кнігі «Рэвалюцыянер, трывун, дыпламат». Калі дадаць яшчэ, што ў ёй змешчаны рэдкія фатаграфіі, то нельга не прызнаць, што Ганна Маркаўнай Іткінай удалося стварыць образ, бадай, не менш выразны, чым у добрым мастацкім творы.

А. Л. БОНДАРАВА,
дацэнт факультета журналістыкі БДУ.

Жыццё на Высокай Хвалі

ДА ТВАІХ ПАСЛУГ, ПАКУПНІК!

Заўтрашні дзень пачынаецца сёня. Гэта ісціна прыйшла на ўспамін у кабінцы міністра гандлю БССР Васіля Канстанцінавіча Яўцешына. Толькі што з групай праекціроўшчыкаў і работнікаў гандлю міністр дэталёва вывучаў праекты будучых магазінаў і прадпрыемстваў грамадскага харчавання. Міне два-тры гады—1 тысячи пакупнікоў наведаюцца ў новыя гандлёвыя залы і сталовыя, якія пакуль што існуюць толькі на паперы.

Які ён будзе, заўтрашні дзень гандлю? Мы папрасілі расказаць пра гэта Васіля Канстанцінавіча Яўцешыну.

— Васіль Канстанцінавіч, сацыялістычны гандаль часта называюць барометрам матэрыяльнага дабрабыту народа. Што паказаў гэты барометр на мяжы дзвюх пяцігодак: восьмай і дзевятай?

— Так, гандаль дае нагляднае ўяўленне аб жыццёвым узроўні народа. Як вы ведаеце, у мінулай пяцігодцы была павышана мінімальная заработка плата рабочых і служачых, выраслі заробкі сяроднеаплачваемых работнікаў у будаўніцтве, на прадпрыемствах будматэрыялаў, павялічаны тарыфныя стаўкі рабочымі-стажонікам, уведзены гарантаваная грошовая аплата і пенсіі калгаснікам. Амаль паўтара мільёна чалавек у нашай рэспубліцы атрымалі прыбаўку да сваіх бюджетаў. Гэта не магло не адбіцца на пакупнай здольнасці насельніцтва. Рознічны таварааборот рэспублікі павялічыўся за пяць гадоў на 69 працэнтаў. Калі ў 1965 годзе ў разліку на душу насельніцтва было прададзена тавараў на 363 рублі, то ў 1970—на 579 рублёў. Змянілася і структура спажывання тавараў: цяпер людзі купляюць у першую чаргу самыя каштоўныя прадукты харчавання і прамысловыя вырабы. Продаж мяса і мясапрадуктаў павялічыўся за мінулую пяцігодку ў 1,8 раза, малака і малочных прадуктаў—у 1,7 раза, яек—у два разы, кандытарскіх вырабаў—у 1,7, тканін, адзення і трыватажных вырабаў—у 1,8, абутку—у 1,7, тэлевізараў—у 1,8, халадзільнікаў—у 3,7 раза.

У новай пяцігодцы таксама прадугледжваецца павышэнне сяродній заработнай платы рабочых і служачых, аплаты працы калгаснікаў. У сувязі з ростам прыбыткаў павялічыцца аўтём рознічнага тавараабороту на

40 працэнтаў з лішкам. Працягваеца далейшае паліпшэнне структуры харчавання, больш будзе прадавацца тканін, адзення, абутку, трыватажу, мэблі, халадзільнікаў, тэлевізараў і іншых тавараў.

— У Дырэктывах ХХIV з'езда КПСС па пяцігадовому плану развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1971—1975 гады гаворыцца пра забеспечэнне стабільнасці дзяржаўных рознічных цэн на тавары народнага спажывання і зніжэнне іх на асобныя віды тавараў. Як разумець гэты тэзіс?

— Камуністычная партыя і Савецкі ўрад нястомні даўноць пра павышэнне жыццёвага узроўню савецкіх людзей. Яркім прыкладам гэтих клопатаў з'яўляюцца неаднаразовыя зніжэнні цэн. Так, з 1 ліпеня 1970 года зніжаны цэны на панчошнашкарпэткавыя вырабы з ка-пронавага шоўку, з сінтэтычных, эластычных і аўтёмных нітак, на мужчынскія кашулі знейлону. З 1 сакавіка бягучага года праведзена яшчэ адно зніжэнне цэн: на тэлевізары з кінескопам 47 см па дыяганалі, плашчы з ка-пронавай тканінны тулу «балоння», электрабрытвы, шарыкавыя аўтаручкі. Калі, скажам, тэлевізар УНТ-47 другога класа каштаваў 330 рублёў, то цяпер ён каштует 270 рублёў. Рэалізацыя гэтых тавараў пасля зніжэння цэн разка павялічылася: па асобных відах прыкладна ў два разы ў парыўнанні з сакавіком мінлага года.

— Відаць, жанчыны часцей за мужчын бываюць пакупніцамі. Гэта найбольш патрабавальная да гандлю палавіна насельніцтва не церпіц аднастайнасці. Жанчыны асабліва зацікаўлены ў расфарбоўках, фасонах, навінках. Што абяцае ім у

гэтых адносінах бліжэйшы час?

— Мне здаецца, шмат цікавага. Лёгкая прамысловасць рэспублікі намячае павялічыць вытворчасць тканін у 1,7 раза, прычым вытворчасць шаўковых тканін—у шэсць (!) разоў: большасць з іх будзе выпускаться Магілёўскі шаўковы камбінат. Вытворчасць абутку ў рэспубліцы павялічыцца ў 1,7 раза, трыватажных вырабаў—у 1,5, швейных—у 1,4 раза.

Для абнаўлення асартыменту адзення ўжо сёлета будуць асвоены новыя віды тканін: тканіна для паліто-крапавай структуры на Мінскім тонкасуконным камбінаце, меланжавыя касцюмныя тканіны рэльефнай структуры на Мінскім камвольным, новыя віды льняных, павільняных і льнолаўсанавых тканін на Аршанскім Ільнокамбінаце, тканіны для сукенак з дыацэтатнага шоўку на Віцебскім шаўковым камбінаце.

Гомельская трыватажная фабрыка «8-е сакавіка» пачне выпускаться трыватажныя жаночыя ансамблі (сукенкі і штаны) з набіўнога баваўнянага рашэль-вярцёлачнага палатна, мінская фабрыка «Прагрэс»—верхнія вырабы купоннага вязання, жаночыя касцюмы з жакардавага чысташарсцянога палатна і палатна камбінаванага перапляцення, новыя віды прадукцыі асвойвае Брэсцкі панчошны камбінат. Словам, будзе чым парадаваць жанчын, якія прыйшли ў магазін.

— Ці можам мы спадзявацца, што адноўлікава апранутыя жанчыны будуць сустракацца вельмі і вельмі рэдка?

— Міністэрства лёгкай прамысловасці намячае павеней выкарыстаць аддзелачнае абсталяванне. Значыць колерная гама тканін, трыватажу, абутку стане шырэйшая, а ўмела падабраная фурнітура, распрацоўка новых фасонаў створаць разнастайнасць, у якой так зацікаўлены жанчыны. Гандаль, са свайго боку, будзе ўжываць заходы, каб у адзін горад або гандлёвае аўтаданненне не паступалі вялікія партыі адноўлікавых швейных і трыватажных вырабаў. Палепшиць падсарціроўку тавараў дапаможа далейшае развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы аптовага гандлю, у прыватнасці, будаўніцтва новых складскіх памяшканняў.

— Часам мы не можам знайсці ў магазіне які-небудзь тавар бытавога прызначэння, накшталт праса або мясарубкі. На гэта нават звярину увагу Л. І. Брэжнёў у Справаўзачным дакладзе ЦК КПСС ХХIV з'езду партыі. Як будзе вывучацца пошыт пакупнікоў?

— Мы робім некаторыя крокі ў гэтым напрамку. Вялікая роля ў вывучэнні попыту належыць прадпрыемствам аптовага гандлю. У спецыяльнай сетцы апорных магазінаў будзе арганізавана сістэма выбарацнага ўліку руху тавараў. Заканамернасці, асаблівасці і нечаканыя павароты, якія адбываюцца з попытам, будуть вывучацца, каб можна было своечасова і кваліфікавана даваць заказы прамысловасці, цвёрда трymаць у наяўнасці асартымент тавараў штодзённага ўжытку і бытавога прызначэння.

— Нам, гаспадыням, даводзіцца кожны дзень наведваць магазіны. Вельмі прыкра, калі пакупка займае шмат часу. Як звесці да мінімуму яго затраты?

— Генеральнай лініяй развіцця савецкага гандлю ў новай пяцігодцы будзе самаабслугоўванне—зручная для пакупніка форма, якая эканоміць час. Калі ў магазіне са старымі формамі аблугоўвання на пакупкі трэба затраціць 15—20 мінут, то ў магазіне самаабслугоўвання—толькі трох мінuty. Цяпер у нашай сістэме 452 харчовыя і 150 прамтаварных магазінаў (21 працэнт агульнага ліку) працуяць па новому метаду. У дзевятаі пяцігодцы будзе адкрыта не менш 860 магазінаў самаабслугоўвання, праз трох гады іх таварааборот дасягнёт 70 працэнтаў агульнага тавараабороту, а да 1974 года на самаабслугоўванне пярэдзізе амаль што ўся гандлёвая сетка. Няцяжка падлічыць, колькі гэта сэканоміць часу. Работа нялгкая: спартрэбіца вялікая памяшкання

замена аbstalявання, падрыхтоўка кадраў.

— Магазін самаабслугоўвания гандлю ў асноўным фасаванымі таварамі, інакш гэта форма губляе сэнс. Але ў нашых магазінах фасуюць ва ўласных падсобных памяшканнях, цесных і нязручных. Як будзе вырашацца гэта праблема?

— Перш за ўсё павялічыцца пастава фасаванай прадукцыі з прымесловых прадпрыемстваў: малака ў 2 разы, смятаны ў 3,5 раза, мясных паўфабрыкатаў і алею ў паўтара раза і гэтак далей. Але удзельная вага фасаванай прадукцыі, якую выпускае прымесловасць, яшчэ недастатковая, таму неабходна развіваць механізаваную фасоўку ў гандлі. У Барысаве, Маладзечна, Гомелі ўжо існуюць спецыяльныя фасовачныя цэхі, якія аблугуюцца гандаль. Сёлета будзе створана 20 такіх цэхаў і 17 ліній па фасоўцы гародніны і пладоў. У Мінску ўвойдзе ў строй цэх фасоўкі цукру і круп магутнасцю 27 тысяч тон у год.

— У дырэктывах спецыяльна падкрэслена неабходнасць развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы гандлю. Якія змены адбудуцца ў нашай рэспубліцы?

— У гарадах Беларусі на будаўніцтва прадпрыемстваў аптовага і рознічнага гандлю прадугледжана выдаткаваць 81,5 мільёна рублёў. У харчовым гандлі асноўная ўвага аддаецца будаўніцтву вялікіх магазінаў з універсальным асартыментам тавараў. У Мінску, Гомелі, Магілёве, Брэсце, Віцебску ўжо ёсьць буйныя магазіны з гандлёвымі заламі на 600—1000 квадратных метраў. Пакупнікі задаволены іх работай. У сталіцы намечана будаўніцтва буйнога «Універсама» з кафетэрем і аддзелам заказаў. Дарэчы, перавага будзе аддавацца гандлёвым памяшканням, якія стаяць асобна: яны зручнейшыя ў парашунні з тымі, што ўбудаваны ў ніжнія паверхі жылых дамоў. Такія гандлёвыя цэнтры могуць аблугуюцца тысячы пакупнікоў, эканомічы іх час. Не трэба ісці ў некалькі магазінаў, дастаткова пабыць у адным. Аднак—гэта хацелася б асобна падкрэсліць—трэба, каб пакупнікі дакладна захоўвалі правілы самаабслугоўвання. Напрыклад, дзе-нідзе марудна прывіваецца карыстанне зручнай магазіннай тарай—кошыкамі. Даводзіцца перакладаць тавары, ствараюцца заторы ў вузлах разліку.

Так што кожная пакупніца—таксама арганізатор гандлю, пра гэта не трэба забываць.

— Каля 80 працэнтаў работнікаў гандлю—жанчыны. Іх работа вельмі працаёмкая: іншы раз за змену трэба ўзважыць і адпусціць тону прадуктаў, падымаць наялёткі скрыні і мяшкі. Што будзе зроблено для механизацыі працаёмкіх працаў у гандлі?

— Прымесловая фасоўка, пра якую мы ўжо гаварылі, палегчыць умовы тых, хто працуе ў зале (ципер ужо не за прылаўкам!). Магазіны будуць аснашчацца разнастайным халадзільнім аблугаваннем, пад'ёмна-транспартнымі механізмамі, разальныхімі машынамі, касавымі апаратамі, якія падсумоўваюць заплачаныя гроши. Украяняюцца скразныя пэрвозкі тавараў ад паставшыкоў у магазіны на паддонах і ў кантэйнерах. Паддонаы і кантэйнеры завозяцца з дапамогай пагрузчыкаў адразу ў гандлёвую залу, што скроціц да мінімуму перакладаванне тавараў. Ліфты і пад'ёмнікі будуць шырокі скрыстоўвацца там, дзе склады размешчаны падвалах. Прысенныя, падвесныя дарогі дазволіць пазбегнуць затрат фізічнай працы. Гэтыя выгоды разлічаны не толькі на работнікаў гандлю. Механізацыя не менш важная для пакупніка, бо калі не будзе лішній перавалкі, лепш захаваецца тавар, зручней карыстацца ім.

— І яшчэ пра эканомію часу. Мы, жанчыны, ужо ацанілі зручнасць карыстання паўфабрыкатамі і канцэнтратамі. Ці павялічыцца іх продаж у новай пяцігодцы?

— Так, і значна. У 1975 годзе мы будзем купляць у паўтара раза больш, чым цяпер, рыбных паўфабрыкатаў і кулінарных вырабаў з рыбы, на трыццаць працэнтаў вырасце продаж мясных паўфабрыкатаў і канцэнтрату. Паколькі многія абедаюць не дома, а ў сталовых, то ім, мусіць, цікава ведаць, што шэсць з дзесяці прадпрыемстваў агульнага харчавання будуць пераведзены на комплекснае забесплечэнне паўфабрыкатаў.

* * *

Наша інтэр'ю закончана. «...ципер стаіць задача сур'ёнага павышэння ўздоўжні работы, паліпшэння арганізацыі гандлю, укаранення яго сучасных метадаў»,—так вызначыў мэту работнікаў гандлю Л. І. Брэжнэў. Гэта праграма заўтрашняга дня. А ён пачынаецца сёння.

На двары было марозна і ціха. Радзеў сіні досвітак. Старая Грыпіна падаіла карову. Зайшоўшы ў хату, таропка зачынілі дзвёры, каб не напусціць холаду. Паставіла даўніку на лаўку ля стала, зазірнула ў печ. Дровы ўжо добра разгарэліся. Яна схапіла ў качарэжніку вілкі, павярнула чыгун, паставіла яго да агню другім бокам. Потым працадзіла ў гладышыкі малако, памыла і павесіла на жэрдачку ля печы цадзілку сушыца і зноў затупала ля прыпека.

Цяжкія ногі яе, столькі папахадзіўшы па зямлі, цяпер нібы падзервянеі. Старая шоргала вілкамі, папраўляючы дровы, прыгортвала да кучы галавешкі. Расчырваненая ад агню, яна паставіла хвіліну, абапёршыся на вілачнік, глядзела, як меншалі язычкі полымя, як зіхатліва бліскала вуголле-жар. Чыстая ружовасць на шоках, здавалася, памаладзіла твар.

У пярэдній хаце азвалася дзіця.

— Прачніця ўжэ?—узрадавана гукнула старая.—Зараз іду, зараз.

Яна наліла ў бутэлочку гатаванага малака і, нацягваючы на рыльца соску, борздзенька—адкуль той і спрыт узяўся—пашлэпала да дзіцяці.

— Дзімка прачніця і естачкі захацеў?—загаварыла, нахіляючыся над калыскай, старая.—Зараз накармлю салавейку свайго, зараз.

Паднесла да дзіцячага роціка соску. Хлапчук ашчарэлі ручанятамі бутэлочку, пачаў заўзята сасаць малако.

— Ну, снедай жа, мой унучак, пад'ядай, расці вялікі!

На сцяне гучна адбівалі час ходзікі. У нейкі момент злавіўшы іх ціканне ўвагай, Грыпіна неспадзянавана падумала, што, мабыць, і дзіця слухае гэтыя гукі. Ходзікі былі даўнія, ужо неаднойчы рамантаваліся, але Грыпіна не збіралася іх выкідваць; яны ж нібы гамоняць, нібы рассказаюць штосьці—толькі ўслухацца... Вунь і Дзімка настапыў вушкі, значыць, і яму рассказываюць...

Ходзікі віслі пад фотакарткай, устаўленай у кардонную рамку, якую старанна размалываў кветкамі вясковы мастак. Старая падышла, падцягнула гіру. Хвіліну паўзірала ў тварык з шырока раскрытымі, бы ў здзіленні, вачыма—як усё роўна адшуквала на ім нейкія новыя, не вядомыя ёй дагэтуль рысы. На момент ёй падалося, што Шурык—сын—зараз (было ж калісьці такое на сенакосе) задыхана, з таемнічай радасцю адкрыцця, загаворыць: «Глядзі, мама, як чмель мёд на кветках збірае, глядзі!..» Яна ўздыхнула, стрымліваючы гэтым уздыхам стоги, адразу ссутулілася, стала меншая і прыгорбленая. Вярнулася да калыскі.

— Вялікі расці і дужы.—Голос яе стаў хрыплы, дрыжэй.—І хай табе заўсёды сонейка свеціць у чистым небе.

Раптам у спакутаванае сэрца глуха ўдарыла трывога. Што наканавана лёсам гэтаму немаўляці? Цяпер, праўда, людзям усмак жывецца, а калі якая, барані божа, зноў

ГАРМОНІК ЧАКАЕ ДЗІМКУ...

Аляксандар КАПУСЦІН

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага.

заваруха пачнецца? Сутаргава біліся думкі, вярэдзілі душу.

Можа, каб прыглушыць у сабе гэты глухі боль. Грыпіна замітусілася, пляснула рукамі.

— Вой-вой, унучак, што ж гэта я... Забавілася з табою, там жа дровы дагараваць, а мне яшчэ мамцы тваёй і татку снеданне згатаўца трэба. Вымерхающца на ферме, хутка прыбягнуць. Дык ты паліжы, унучак, ціхенъка, а я—да печы, дранікаў ім напякую. Яны іх любяць.

Грыпіна спрытна наабірала і надрала на тарцы бульбы. Наскрыляла ў патэльню сала і паставіла на жар. Пакуль прэглазія сала, яна пякла дранікі. Рабіла работу сваю як бы меканічна, толькі час ад часу старалася падвясельваць свае думкі: цешылася сям'ёю. Во Паўлік нядаўна медаль атрымаў за сваю дбайнісць на ферме, у дэпутаты яго выбралі. А нявестка? І паглядная яна маладзічка, і норавам удалася—ніколі не агрывненца, не дзярэцца, каб аваязкова, бач, над свякрухай верх узяць. Таксама ж і ў рабоце не мерзне. Дык жа даярка і павінна быць такою. Хто-хто, а Грыпіна ведае гэта.

Але як яна ні намагалася разважаць пра харошае, радаснае, зноў і зноў няўмольна з'яўлялася тое страшнае, непазбыўнае. Узрушеная трывогай, яна не ў сілах была стрымаша успаміны.

...Восень тады выдалася сухая, халодная. У лістападзе іней шчодра пасера брыў дахі, пажоўклую траву, дрэвы. Рэчка забліщала гладкім лядком.

Дзесяці за лесам бухалі гарматы. Людзі разумелі: акупантны перад пагібеллю будуць асабліва жорстка лютаваць. Усе, хто мог рухацца, схаваліся ў лесе за Княжацкай гарой. Пад наглядам суседзяў падаліся туды і яе дзесяці—Шурык з малым Паўлікам. Грыпіна засталася ў вёсцы, яна не магла пакінуць Цімоха: муж быў хворы, зусім нямоглы—дажы ваў апошнія дні.

Шурык, рухавы і пругкі непаседа, пераначаваўши за Княжацкай гарой, пабег дадому. Трэба было набраць вады з калодзежа піць малым—іх жа там, такіх, як Паўлік, многа набралася...

Яго схапілі на ўзлесці—ноччу ў вёску нахлынулі карнікі. Дадому прывялі збітага, акрываўленага. Грыпіна кінулася да сына, начала абціраць кроў з яго твару. Ссунуўся з печы Цімох, моўчкі ўчапіўся рукамі за стол.

Танканогі доўгі немец з маршчыністай, як у індыка, шыйя нетаропка, спакойна хадзіў па хаце. Убачыў на крэсле ў кутку гармонік, задаволена ўтаропіўся вадзяністымі вачымі.


— О, музік! Кто іграйт, ты іграйт?—тыцнуў ён пальцам Шурыку ў грудзі.—Эта карашо.

Штосьці ёкнула ў Грыпіны ў сярэдзіне. Яна са страхам адчула, як на яе ціснуў, нібыта ўгінаў, голас чужынца. А ў самой надзейка ў сэрцы цеплілася: і ў яго ж, напэўна, дзесяці ёсць. Няўжо не злітецца? Сэрца калацілася ў грудзях і аддавалася стукам у вушах. Ці можа гэта ходзіці на сцяне так глуха цікалі?

— Коўзанкі той захацелася табе, носіць цябе нячысная сіла ў такое ліхалеце!—прытворна сярдзіта, як для застрашэння, накінулася Грыпіна на сына.—Пачакай, от і я яшчэ ўсыплю. Марш на печ!

— Іграй. — Немец узяў гармонік і падаў Шурыку. Хлопчык, быццам пытаючы згоды, паглядзеў на маці, на бацьку.

— Ну!—пагрозліва пануяну немец. На твары ў яго з'явілася штосьці падобнае на зларадную ўсмешку. Шурык пераступіў з ногі на ногу, крануў пальцамі гузікі



галасоў. Схіліў галаву, ціха зайграў «Карабейнікі». Пальцы яго, заўсёды такія спрытныя, на гэты раз нібыта здрэнцвелі, былі нягнуткія.

Немец пастаяў, гойдаючыся на насках, паслуҳаў. Паклаў кашчавую руку на гармонік.

— Плёхой музік, плёхой. Пахавальны марш карошы музік, іграй,—нібыта закудахтаў, засмияўся немец.—Што, нет хацець? Правільна, не хаці. Скажы, гдзе льодзі і скот—і на вуліца, на льёд. А нет—пашоль туда,—ён паказаў пальцам на дол.

Шурык заміргаў доўгімі вейкамі, паціснуў плячыма:

— Не ведаю я пра гэта. На рэчы быў, на лёдзе коўзайся.

Немец зблеў ад злосці, губы затрэсліся.

— Даіця нічога не ведае,—зайкаючыся, глытаючы слоў ў скорагаворцы, Грыпіна заступіла сабою сына. І ў момант адляцела да акна—яе таўхануў другі немец, што, набычыўшыся, з насцярожанай зацятасцю сядзеў ля стала.

Шурык цяжка дыхаў. У яго вачах былі страхи, боль і гнеў.

— Адкуль што ведаць дзіцяці? Коўзаўся з хлапчукамі на рэчы,—упрошвала Грыпіна цыбатага карніка.—Нічагусенкі ён не ведае, нічагусенкі. Па дурноце свайгі пабег і во трапіў у бяду.

Яна з усіх сіл стрымлівалася, каб не загаласіць.

Карнік выхапіў з кабуры пісталет, наводмаш разануў ім Шурыка па твары. Праэрэзліва рыпнуў, упаў да ног гармонік. На падбародак і грудзі хлапчuka хлынула кроў. Яна цурком сцякала на вышмальцаваную ватоўку, буй-

ПАД

ЗНАКАМ

ПАЭЗІІ



нымі кроплямі капала на гармонік... Грыпіна ўчапілася карніку ў рукаў. Ён ашчэрыў рот з залатымі зубамі і пазіраў на яе так, быццам чакаў нейкай асаблівай узехі. Падскочыў таўсматы, выцяй яе аўтаматам па галаве. Яна абсунулася на падлогу.

Пабеленая печ, што была перад вачыма, раптам паплыла ў чырвоным тумане. І затым наступіла ноч. У свядомасці, тут жа знікаючы, мільгануў заіты крывёю твар, многа-многа акрываўленых дзіцячых твараў—і Капанчуковых двайняў, і цэлай плоймы Варкі Канаплёўай, і немаўляткі-першынца Волечкі Старынскай... Яна яшчэ паспела жахнуцца гэтым акрываўленым дзесяткам і правалілася ў чорнае прадонне.

А калі апрытомнела, убачыла: таўсматы лупцаваў гумавай пацугалкай Шурыка. Біў з поцягам—шырока размахнецца, крактануўшы, лупцане і яшчэ пацягне пацугалку. На твары яго пры гэтym не ўздрыгваў ні адзін мускул, і толькі пукатыя вочы неяк дзіўна закочваліся пад лоб. Шурык закрываў рукамі твар, раскудлачаныя, набрыньялья крывёю валасы ападалі на яго пальцы. Пры кожным удары ён ціха ўскрыкваў. Хай бы заплакаў, залемантаваў—лягчэ было б!.. Тады ёй усё роўна як стрэліла ў галаву: схапі той вышчарбень і парні ім у чорнае сэрца.

— Ён нічога не ведае!—нема, са здзічэлым жахам закрычала яна і памкнулася ўстаць.

Карнік лята выцяй яе па галаве, у жывот, а яна, грабучыся на падлозе, пры кожным удары паўтарала:

— Не ведае дзіця, не ведае нічога...

Шурыка вывелі. Грыпіна яшчэ курчылася на падлозе ад болю, калі за ваколіцай прагучалі стрэлы. Яе сына скатаўнага, знявежанага, расстралялі пад старой касматай бярозай, пад якой спрадвеку ўспынілі веснімі вечараўмі збраліся співаць песні хлопцы і дзяўчата...

Напёкшы дранікаў. Грыпіна ссыпала іх у макотрык, заліла тлушчам і вывернула туды скваркі са смажанай цыбуляй. Зачыніла юшку ў коміне, згрэбла вуголле ў кучу і, калі яно пабралася белым попелам, прыставіла да яго макотрык—хай дранікі ўтушацца. Затуліла заслонка печ, пастаяла, панюхала, ці не чадна.

— Ба-ба-ба,—пачулася з пярэдняй хаты.

— Зноў клічаш бабу, унучак?—шчасліва адгукнулася старая.—Зараз іду, зараз вазьму свайго саколіка.

Яна памыла пад рукамі ў каміне рукі, выцерла іх кужэльным, добра выбеленым ручніком, расперазала і паклала на лаўку фартух. На хаду папраўляючы мультановую кофту, падалася да ўнука, падумала: «Растуць во дзеци, як тыя высадкі на градзе, ці даўно толькі на свет белы з'явіўся, а ўжо бабу гукае».

— Дзімка гуляць хоча? Зараз мы з Дзімкам пагуляем, зіму паглядзім.—Яна ўзяла ўнука на рукі, пагушкала, бы ўзважваючы,—ладненкі цельпучок.

Сонца супілася праз рэдкую хмарку і пазірала над вільчыкам суседнія хаты: дахі, дрэвы, вуліца былі белыя, пераліваліся безліччу іскрыніак першага снегу. Паўзакно пырхнула сініца. Села на галінку бярозы, пакруціла галавой туды-сюды, пераскочыла на другую галінку і зазвінела сярэбранаю бразготкай. На двары, віхурачы снег, круціўся, ганяючыся за сваім хвастом, шустры шчанюк Шарык.

— Вунь птушачка песеньку Дзімку співае, а вунь сабачка як гуляе—паглянь, унучак. Паглянь...—Яна прыклала дзяцінае ручанята да сваёй шакі і на імгненне ёй падалося, што гэта Шурыкава рука. Можа ад таго так, што ўбачыла, якой ласкавай цеплыні засвяціліся Дзімкавы вочы-васількі—якраз як у Шурыка, бывала.

У хлеве запознена закукарэкаў певень. «Ачомаўся, лайдак, людскія калі ўжо світанак прапелі, а ты толькі вочы прадраў, —усміхнулася Грыпіна.—От жа лайдак, паспадзяйвайся на цябе, каб не ходзікі...» З вуліцы пачулася вясёлыя галасы, смех, потым у сенцах мякка затупалі—абівалі снег з валёнак. Гэта вярталіся сын з нявесткай з фермы. «Дзякую богу, ідуць...»—абрадавалася іх голасу і смеху старая. А сама ўсё пазірала ў акно і шчыльней туліла да сябе ўнука, гушкала яго.

— Я палюлюю свайго саколіка, а ён будзе расці вялікі. І на гармоніку будзе іграць, як яго дзядзька Шурык. Вунь ён, гармонік, у куфры ляжыць. Чакае Дзімку...

Мы—добрая суседзі па рабоце: «Вясёлка» і «Маладосць», Калі рэдактар «Вясёлкі» Васіль Вітка не ў ад'ездзе і не ў адпачынку, недзе ў палове дня ён зойдзе да нас у пакой і, усміхнуўшыся крышку іранічна, крышку збянтэжана, скажа:

— Ці ёсьць у вас час? От тут я «сціха» склаў. Са сваёй галавы. Можа пагледзіце?..

І стаіць, тримаючы ў руцэ некалькі спісаных аркушоў паперы—ні даць, ні ўзяць вясковы бядак-паз, які, леваю рукою закрываючыся ад жончынага вілачніка, беражліва трymae ў правай складзенія «са сваёй галавы» вершы.

Мне не выпала шчасце ведаць у жыцці Кузьму Чорнага, але, кажуць, ён быў такі: скажа слова-другое, і перад табою жывы-жывенечкі чалавечы характар—бяры і ўстаўляй яго ў твор. Нездарма ж яны так дружылі, Кузьма Чорны і Васіль Вітка, нездарма так любілі адзін аднаго. Цімох Васільевіч, як саме дарагое, беражэ газетны аркуш, на палях якога непаслухмаяні ўжо рука хворага Чорнага вывела: «Цімашок...» і хацела, відаць, напісаць яшчэ нешта вельмі запаветнае, ды не змагла, не паспела.

А часта бывае і так. Зойдзеш да Цімоха Васільевіча з якою-небудзь навіною—пусте рэдактарава крэсла, сумуюць на стале ёмкі стосы, часопісаў—Цімох Васільевіч не пакладзе ў шафу непрачытаным ніводзін.

— А дзе ж ваш рэдактар?

— У Карэлію паляцеў,—скажуць адзін раз.

— У Магнітагорску,—адкажуць другі.

— На раён паехаў,—скажуць на трэці.

Яго нястомнасці, яго маладой, гарачай цікавасці да жыц-

ця можна толькі пазайздросціць. Ён вернеца з Карэліі будзе расказваць пра гэты новы, адкрыты для сябе свет,—прытым, расказваць так, што табе здасца, нібыта і ты пабываў там, дзе ён; вернеца з раена і прывязе цэлы меж найярчайших уражанняў пра школу, пра настаўнікаў, пра вяскове жыццё, цэлы рой думак, і радасных, і балючых. Пройдзе нейкі час—і гэтыя думкі адгукніцца ў яго вершах, апавяданнях, артыкулах, а то і проста ў выступленні—на сходзе ці на якім пасяджэнні. І гэта будзе тое, пра што варта задумацца кожнаму.

Інтэнсіўнасць духоўнага жыцця, шырокі дыяпазон інтарэсаў—вось што харектэрна для Васіля Віткі, мастака і чалавека. Відаць, таму яго не ўтрымаў у сваіх моцных абдымках «свой час», як утрымлівае многіх: аддаўшы яму належнае, паза са спраўнасцю кадравага вайсковуца служыць сённяшняму дню, чэрпаючы з яго натхненне і плацячы за гэта золатам свайго чаканнага слова.

Але што гэта я ўсё: «паз» ды «паз»... Вунь ужо крыйдліва надзымула губкі празайчая музя і незадаволена моршыцца крытычнай: а мы, маўляю, што—не натхнялі хіба? Хіба не пакланяўся ён і нам?.. Ваша праўда, мільяя капрызніцы, пакланяўся. Хто не помніць апавядання Васіля Віткі пра вяргіні, што растуць у гародчыку пад акном, і пра позняе, аблаленае восенінскім холадам каханне! Або артыкулы, прысвечаныя творчасці маладых і проблемам развіцця беларускай пэзіі... Або апавяданні—ўспаміны пра людзей, што сустрэліся яму на жыццёвай дарозе. Усё гэта вартае рукі добрага майстра.

Мал. К. Ціхановіча



Васіль ВІТКА

Але ўсё ж, калі верыць паданню наших далёкіх продкаў, што кожны чалавек нараджаецца пад сваім асаблівым знакам, то мне ўяўляецца, што над слуцкаю вёскаю Еўлічы пад самы той час, калі ў Васіля Крыська нарадзіўся сын Цімох, узышоў і стаў над саменькаю Васілёва хатаю высокі, светлы Знак Паззіі. З таго часу ён і свеціць паэту ўсё жыццё. Муза паззіі любіць Цімоха Васільевіча з гадамі ўсё больш і больш, ды, відаць, і ён яе — таксама...

Паззія Васіля Віткі — з'ява вельмі цікавая ў беларускай літаратуре. Гэта — вялікі, добры свет, у якім жыве трапяткая чалавечая думка, разумная дабрата, шчырая любоў да ўсяго жывога на зямлі, горкая ўсмешка з усяго недасканалага, не вартага чалавека. І ўжо зусім выключная з'ява не толькі ў беларускай, але і ва ўсёй савецкай літаратуре — яго паззія для дзяцей. Гэта — цэлая школа дабраты, сумленнасці, прыгажосці, школа высокай гуманнасці і шчырасці. Чалавек разумны і мудры, Васіль Вітка ведае, на каго нам трэба сёння упłyваць, каб на зямлі рос чалавек, варты свайго высокага прызначэння.

Васілю Вітку споўнілася шэсцьдзесят гадоў, гэта ўзрост Мудрасці, узрост Далёкага бачання. Пажадаўшы паэту добрага здароўя, будзем чакаць ад яго новых твораў: яго нястомнасць — зарука таго, што наша чаканне не будзе дарэмным. А гады — што ж... Ад іх не адмовішся, іх трэба несці. Нясіце ж іх, Цімох Васільевіч, лёгенька, як рэшата хмелю, і няхай гэты пах заўсёды стаіць у Вашым добрым свеце.

Вера ПАЛТАРАН

Казкі дзеда Васіля

Жыў на свеце дзед Васіль.
За плячыма меж насы.

Дазналіся мышкі,
Што ў мяшечку кніжкі,

Разгрызлі завязкі,
Бачаць, ажно ж — казкі.

Сталі клікаць дзяцей:
— Гэй, сюды ўсе хутчэй!

Ёсць тут маляванкі,
Складанкі-читанкі,

Байкі-самаграйкі,
Песні-калыханкі,

Жарты-перакруткі,
Гулі-самагудкі,

Лічылкі, загадкі,
Ладачкі-ладкі...

Падыходзьце, малышы,
Кожнаму пацешка ёсцы!

Дзед Васіль, а ты піши
І яшчэ нам прынось.

Бабіны госьці

Ладачкі-ладкі,
Дзе былі! — У бабкі.

Што пілі вы? — Малако.
А што елі! — Ко-ко-ко.

Доўга ж вы сядзелі,
Доўга пілі, елі.

— А мы не сядзелі —
Цэлы дзень дурэлі.

Мы і заўтра пойдзем
Да бабулі нашай —

Абяцала бабка
Бярозавай каши.



Дарожка

Кую, кую ножку,
Паеду ў дарожку.

Дарожка крывая,
Кабылка сляпая.

Еду, еду, еду,
Не натраплю следу.

Пасаджу дзіцятка
Я на казлянятка.

Казлянятка ўпала,
Ножку паламала.

Сын прачнуўся рана,
Сеў ён на барана.

Баранок падбіўся,
А сынок зваліўся.

Барана пакіну,
Завяду машину.



АДКАЗ ПАШТАЛЬЁНУ

— Як аплачваеца праца паштальёна? — пытаецца А. Л. Паўлава з вёскі Замошша Любанскаага раёна. На пісьмо паштальёна адказвае міністр сувязі БССР тав. Афанасьев.

Перш за ўсё, начальніку Любанскаага вузла сувязі дадзена ўказанне перагледзець граніцы даставачных участкаў паштальёнаў аддзялення сувязі Дарасіно, каб больш раўнамерна размеркаваць нагрузку.

Аклад паштальёна 62 руб. 50 кап. Апрача аклада, Вам, тав. Паўлава, кожны месяц павінна выплачвацца прэмія з фонду заработка платы ў размеры 20% і з фонду матэрыяльнага заахвочвання ў размеры 20% сумы прыбыткаў, атрыманай ад рэалізацыі знаку паштовай аплаты.

Прадпрыемствы сувязі выдаюць паштальёнам бясплатна спэцвопратку (ватовую куртку і непрамакальны плащ) і спецабутак (скураныя чаравікі з тэрмінам носкі 6 месяцаў або замест іх боты з тэрмінам носкі 9 месяцаў). Выдаецца таксама форменнае адзенне (паўпаліто, летняя і зімовая сукенка-касцюм), са скідкай 75% кошту.

ЯНА З НАШАЙ ВЁСКІ

Дарагая рэдакцыя!
Прачытаў я «Слова да сяброў...», і мне захацелася расказаць табе пра адну жанчыну з нашай вёсکі. Хай прагучыць маё шырае слова аб сельскім працаўніку.

Працуе Надзея Ульянаўна Савіна ў трэцій брыгадзе калгаса імя Жданава. Добра працуе. На старанную калгасніцу раўняюцца ўсе. Летам яе можна ўбачыць за апрацоўкай пасеваў буракоў на вічынскіх палях. Восенню — ва ўборцы прапашных культур. Зімою Надзея Ульянаўна працуе на ферме на вывазцы гною або нарыхтоўцы кампостаў.

У адрас Надзеі Ульянаўны можна пачуць добрыя слова і ад калгаснікаў, і ад кіраўнікоў калгаса. Шмат разоў яе працу адзначала праўленне калгаса, яе партрэт знаходзіцца на Дошцы гонару ў Дварэцкім сельскім клубе. Яна ўзнагароджана медалем «За доблесную працу. У азнаменаванне 100-годдзя з дня нараджэння Ул. I. Леніна».

Надзея Ульянаўна не толькі добрая працаўніца. Разам з мужем Кузьмом Сцяпанавічам яна выхоўвае траіх дзяцей. Старэйшы, Косця — вучань сёмага класа, малодшы, Іван — другога. Дзяўчынка Марыся вучыцца ў пятым класе.

Шчасліва жыве гэтая калгасная сям'я. Па працы людзям — пашана, гонар і дабрабыт.

Павел ПАУЛОВІЧ

Вёска Вічын,
Лунінецкі раён.

НАРАДЖЭННЕ

Вітаць з'яўленне на свет новага чалавека кветкам—стара добрая традыцыя. У Мінскім гарадскім радзільным доме яны ні зімой нават, ні ранній вясной—не навіна. Але ў той сакавіцкі дзень тут была такая процьма кветак—цэлае мора! Іх прынеслі былыя і сёняшнія пацьенткі, удзячныя бацькі, прынеслі калегі-медыкі, што прыйшли павіншаваць калектыв з высокай урадавай узнагародай.

«За заслугі ў арганізацыі кваліфікаванай медыцынскай дапамогі жанчынам узнагародзіць Мінскі гарадскі радзільны дом ордэнам «Знак Пашаны»...

Кароткі, афіцыйны, але хвалюючы текст Указа Прэзідыта СССР... Міністр аховы здароўя БССР М. Я. Саўчанка, загадчык гарадскога аддзела аховы здароўя А. І. Бондароў і многія іншыя, хто выступіў у той дзень на мітынгу, сказалі шмат такіх цеплых і сардэчных слоў у адрас урачоў, акушэрак, медыцынскіх сясцёр і санітарак, што на вачах міжволі з'яўляліся слёзы.

Не, не было ў гэтых шчырых словах ні залішніх хвалы, ні перабольшання. Просла ўсё, што яны лічылі звычайнай, будзеннай справай,—трывойкія выклікі, начныя дзяжурствы і іншыя клопаты, да якіх медыкі прывыклі, як маракі да штурмаў,—нібыта паўсталі ў новым, нязвычальным свеце. У памяці ўзікалі асобныя цяжкія аперациі, стомленыя твары калег. Прыпомнілася ветэрранам, у якіх умовах пачыналі працуваць—тады, дваццаць пяць гадоў назад.

...Разбураны вайной горад, нястачы не азмрочылі ў той год радасці сустреч. Вярталіся з фронту мужы, жаніхі. Гулялі вяселі, а неўзабаве на свет паяўляліся новыя грамадзяне. Жыццё ішло сваёй хадой насуперак усім цяжкасцям. Статыстыка сведчыць, што менавіта на тыя першыя пасляваенныя гады прыпаў самы высокі працент нараджальнасці.

Гарадскі радзільны дом размясціўся спірша ў маленькім прыстасаваным памяшканні. Цесна, нязручна, вялікія перагрузкі. З кожным днём усё вастрэй паўставала

патрэба ў новым доме. Спрактавалі архітэктары будынак на сто ложкаў, а жыццё прымусіла на хаду перарабляць праект. Мусілі надбудоўваць яшчэ адзін, трэці паверх, расставілі яшчэ сто ложкаў. Як радаваліся тады новому прасторнаму памяшканню, з якім энтузіязмам узяліся за работу!

Сёлета калектыву радзільнага дома адзначыў дваццацігоддзе з дня наваселля і дваццаціпяцігоддзе існавання. Многія з яго першых пацьентак ужо бабулі. І хоць жывуць у процілеглых канцах горада, але ўсё роўна вязуць сюды, на вуліцу Валадарскага, сваіх дачак і нявестак, «штурмуюць» дзвёры кабінета галоўнага урача, спасылаюцца на псіхалогію: «Я ж тут у вас нарадзіла першынца і так удала, дык і ў дачкі ўсё будзе добра!»

Цяжка ўстаяць супраць такіх «довадаў». Апрача таго, ёсьць такое павер'е, што парадзіхам нельга адмаўляць, — жартуе галоўны урач Г. І. Багданава.—Вось і парушаем парадак: прымаєм «чужых» парадзіх, ставім недазволеныя раскладушки.

«Довады», шчыра кажучы, іншы раз прыдумляюцца на хаду. Імкніцца сюды жанчыны таму, што добрая слава ідзе пра гарадскі радзільны дом. А добрую славу нараджаюць добрыя справы.

Лічбы, нават самыя высокія, звычайна мала цікавіць людзей. Але хіба не ўразіць такі факт: вось ужо некалькі гадоў у Мінскім гарадскім радзільным доме ніводнага выпадку мацярынскай смяротнасці! Як дасягнулі гэтага? Упартай, карпатлівай працай, імкненнем да ўсяго новага, перадавога.

Пытанне «Што новенька?» мы прывыклі лічыць банальнym. Але калі сустракаешся і размаўляеш з галоўным урачом Ганнай Ільінічнай Багданавай, абавязкова ўспамінаеш першапачатковы сэнс гэтых слоў. Яе, энтузіаста, чалавека творчага, турбуюць і хвалюць «дробязі», якіх часам не заўважаюць іншыя. Чалавек творчы, ініцыятыўны валодае, як правіла, і яшчэ адной каштоўнай якасцю—не толькі цалкам аддавацца работе самому, але

і захапляець сваім прыкладам іншых. І ў Мінскім гарадскім радзільным доме заўсёды ёсьць «новенькае».

Справедлівасць чаканне дзіцяці атоесамлялася ў жанчын з пачуццём страху перад болем. Лічылася, што гэта натуральна і дапамагчы парадзіхам нельга. Медыкаментозныя сродкі дзейнічаюць, на жаль, нядоўга. Паўторна іх ужываць не бяспходна і для маці, і для будучага дзіцяці. А навакаін цалкам пропаказаны цяжарным жанчынам. І вось—нават не вerryца—роды без болю!

— Анеастэзіялогія—навука маладая наогул. А ў акушэрства яна прыйшла зусім нядоўна. Летася мы першыя ў рэспубліцы ўкаранілі гэты метад, абызболіўвання,—рассказвае загадчыца радзільнага блока Валянціна Уладзіміраўна Юрэвіч.—Цяпер у нас чатыры урачы-анестэзіёлагі. Гэта дае магчымасць арганізаваць кругласутачнае дзяжурства.

Разам з Валянцінай Уладзіміраўнай ідзём у аддзяленне. У перадродавай палаце незвычайная цішыня. На ложках некалькі жанчын. Уважліва сочачь за імі медыцынскія сёстры. Першы стогн—і да ложка падвояць наркозны апарат «НАП-60». Дзяжурны урач-анестэзіёлаг I. I. Юдзіцкі рэгулюе на шкале патрэбную дозу закісу азоту і кіслароду, падносіць жанчыне дыхальную маску. Некалькі глыбокіх удыхаў, і твар святлее: боль сціхае.

— Вось так вучым жанчын дыхаць,—рассказвае Валянціна Уладзіміраўна.—Вельмі да спадобы ім наша «тэхніка». Для здароўя яна зусім бяспходная. Наадварот, пэўная доза кіслароду нават карысная для здароўя будучага дзіцяці.

У аддзяленні паталогіі цяжарнасці таксама ёсьць навіны тэхнікі—фонаэлектракардыограф і энцэфалограф. З іх дапамогай урачы сочачь за станам плода і парадзіхі.

Новая апаратура з'явілася і ў жаночай кансультатыўнай роддома, якую вось ужо в семнаццаць гадоў узначальвае Вера Паўлаўна Іванова. Гэта па яе ініцыятыве урачы шэфствуюць над 17 прадпрыемствамі, дзе большасць працуючых—жанчыны. Новым у работе кансультатыўнай сталі прафілактычныя агляды «ненарганізаванага» жаночага насельніцтва—хатніх гаспадын, пенсіянерак. Абышоўшы кватэры, акушэркі склалі спісы, потым выслалі жанчынам запрашальныя паштоўкі з просьбай з'явіцца ў кансультацию. Да старых і хворых урачы прыходзілі дамоў. Летася на ўчастку прайшли

прафілактычны агляд 85 працэнтаў хатніх гаспадын. Пасля ўрачы прааналізавалі вынікі, склалі спісы кожнай групы хворых і цяпер пільна назіраюць за імі.

Каб эканоміць час урача, перабудавалі работу рэгістрацыі. Як цяпер разумна арганізавана картатэка! Картачкі цяжарных жанчын маркіраваны чырвоным і сінім сціжкамі, і адразу відаць, які тэрмін цяжарнасці, у якім стане знаходзіцца парадзіх.

Можна шмат рассказваць пра навуковыя пошуки, якія вядуць практычныя урачы пад кіраўніцтвам доктара медыцынскіх навук В. Р. Лінкевіч, пра іх шэфскую работу ў сельскіх бальніцах Міншчыны, пра лекцыі і гутаркі з будучымі бацькамі, з падлеткамі. Можна называць шмат пераканаўчых лічбаў, якія адлюстроўваюць работу ўстановы. Але хочацца хоць коротка расказаць пра ўмелых, адданых сваёй справе людзей, чымі рукамі здабыты гэтыя высокія паказчыкі.

Сёння ў Мінскім гарадскім радзільным доме 275 медыцынскіх работнікаў. Амаль палова іх працуе тут дваццаць і больш гадоў—урачы Н. А. Абраменка, А. Ю. Струкава, В. У. Юрэвіч, Г. І. Петухова, Э. І. Слесарэнка, М. Д. Букацкая, акушэркі К. У. Голуб, А. Д. Клімакова і іншыя. Залаты фонд...

Ветэран радзільнага дома—санітарка родавай залы Юлія Іванаўна Марцынкевіч. Да яе парад прыслухоўваюцца нават вопытныя урачы. Самае інтымнае давяраюць жанчыны урачу Ніне Мітрафановічне Раманоўскай. Яна ўсімі сіламі імкненем памагчы жанчыне стаць маці. Вось ужо некалькі гадоў урач паспяхова вылечвае бясплоддзе. Летася 30 яе пацьентак адчулі радасць мацярынства.

Адказны ўчастак работы і ў акушэркі іны Іванаўны Астраўлянчык. Нядоўна яна закончыла курсы і працуе метадыстам лячэбнай фізкультуры, паспяхова спалучае заняткі фізкультурай з псіха-прафілактычнай падрыхтоўкай цяжарных жанчын.

...Шчасце мацярынства... З чым парадаўніца усладуленую і апетую ўсімі пастамі зямлі радасць і таямнічасць з'яўлення на свет новага чалавека! І калі ля вытокаў жыцця ласкавыя і моцныя рукі падымуць дзіцяці, каб яго ўпершыню ўбачыла маці, калі да першага ўздыху, першага біцця, сэрца, заміраючы, прыслухоўваюцца людзі ў белых халатах,—верыш: мацярынства—гэта іх шчасце.

В. ПІЛЕЦКАЯ.



«ВЫБРАНАЕ» КАНСТАНЦЫІ БУЙЛО

У адным са сваіх вершаў, прысвеченых Янку Купалу, Канстанцыя Буйло пісала:

...Дом твой быў мне з прыязні заўжды,
Ты спрыяў мне з пачуццем глыбокім.
Мо таму, што на шлях твой шырокі
Я драбноткія клала сляды...

Першы зборнік маладой паэтэсы «Курганская кветка» (1914 г.) рэдагаваў Я. Купала, ён тады збіраў вакол сябе творчыя сілы беларускай інтэлігенцыі, быў для іх лепшым другам і настаўнікам. Дружба з Я. Купалам і яго жонкай Уладзіславай Францаўнай прыйшла праз усё жыццё К. Буйло і пакінула значны след у яе творчасці.

Творчы шлях старэйшай беларускай паэтэсы няроўны: былі ў яе ўзлёты і спады, гады інтэнсіўнай працы і зацішша. Не чутно было яе голасу ў 20-я—30-я гады. У суроўы ваенны час яна зноў вярнулася да творчай працы, каб ужо не пакідаць яе больш. У пасляваенны час выходзілі зборнікі: «Світанне», «На адноўленай зямлі», «Май», кнігі для дзяцей.

Што ж у яе самае лепшае, непаўторнае асабістасць? Па-першае, шчырая, глыбокая любасць да свайго краю, да Беларусі. І тут паэтэса знаходзіць простыя, задушэўныя слова:

Люблю наш край — старонку гэту,
Дзе я радзілася, расла,
Дзе першы раз пазнала шчасце,
Слязу нядолі праліла.

Хто ў Беларусі не ведае гэтай песні, якая стала ўжо народнай? А слова песні належыць К. Буйло.

Найбольш уражваюць вершы К. Буйло веннага часу з іх глыбокімі, трагічнымі пачуццямі і перажываннямі. Маючы асабісты пачатак, яны ўзнімаюцца да шырокага абалульнення. З веннай ніскі К. Буйло пастае тыповая беларуская жанчына-патрыётка, якая душою на полі бою, там, дзе яе каханы. Гэта жанчына спазнала сапраўдане, шчырае каханне, якое зрабіла яе шчаслівай, натхніла на працу і барацьбу. Яна, верная свайму каханню, самааддана чакае

друга, бласлаўляе яго на ратныя подзвігі ў імя вызвалення Радзімы. З вершаў паэтэсы пастае мужная жанчына, жонка і маці, салдатка і працаўница. Будучы за межамі сваёй Беларусі, яна рвеца туды...

Паэтэса яшчэ і яшчэ раз у думках вяртается ў родны край, у куток свае маладосці, у бацькаву хату, і з болем думае аб зверствах акупантай на акупіраванай зямлі. Яна заклікае байцоў і партызан хутчэй вызывацца Радзіму, знішчаць бандытаў, ворагаў нашай зямлі. Яна стварае вобраз снайпера з вострым зрокам і вялікай мужнасцю («Снайпер»), піша прачулы патрыятычны верш «Беларусі», звяртае сваё гарачае слова да Я. Купалы: «Устань, Купалал! Звонкіх струн краніся спейнаю рукою...» («Песняру»).

У ваенных і пасляваенных вершах К. Буйло многа горкага, трагічнага. Інакш і быць не магло. Яна глыбока перажывала агульна-народнае гора, незваротныя страты, незагойныя раны свайго сэрца. Але мужнасць і сіла жыцця бяруць верх, і паэтэса ўслеўляе радасці быцця, вечную прыроду, працу, каханне маладых, наш мірны дзень.

Як і іншыя беларускія паэты, К. Буйло ня-

Новая мастацкая кінакарціна «Дзядзя Ваня» пастаўлена рэжысёрам Андрэем Міхалковым. Канчалоўскім на кінастудыі «Масфільм» паводле аднайменнай п'есы А. П. Чэхава.

— Пра гэту п'есу, — гаворыць выканаўца ролі дзядзі Вані вядомы артыст Інакенцій Смакунуўскі, — у свой час з захапленнем гаварыў А. М. Горкі, яе высока цаніў Ул. І. Ленін. Не выпадкова яна дагэтуль не сыходзіць са сцен тэатраў шмат якіх краін свету.

Якім я бачу свайго героя, Івана Пятровіча Вайніцкага? Разумным, усебанова таленавітым, вельмі добрым чалавекам, вялікай трагедыя якога заключана ў вельмі познім прасвябленні, ва ўсведамленні таго, што ён аддаў усе сілы і сродкі поўнай нічэмнасці...

Мне хочацца, каб у фільме ярка і зусім сучасна прагучала чэхаўская думка аб канчатковай перамозе добра над злом, творчасці над разбурэннем.

У карціне заняты народны артыст СССР Сяргей Бандарчук. Ен іграе роль доктара Астрава. У галоўных ролях здымаліся тансыма Ірына Мірашнічэнка і Ірына Купчанка.

Выпускаецца на экраны рэспублікі новая мастацкая

ЭКРАН



Кадр з кінафільма «Нечаканае наханне».

Кадр з кінафільма «Выпадак з Палыніным».



М. БАРСТОК.

кінастужка «Начная змена» вытворчасці кінастуды «Ленфільм». Аўтары сцэнарыя — Аляксандар Гельман і Таццяна Калецкая, разжысёр-пастаноўшчык Леанід Менакер.

Шмат давялося перажыць за адну начную змену маладому героя карціны — прарабу, будучаму інжынеру Яўгенію Грыбаву: тут і асабістая драма, здрада нахайнай, сварка з членамі брыгады, сутычка з людзьмі, якія імінніца выкананы план любой цаной, не грэбуючы самімі несумленнымі сродкамі. І за ўсімі яго учынкамі адчуваючыя урокі непрыміримасці і дабраты, атрыманыя ад старога брыгадзіра Паўла Ягоравіча Панамарова.

Да Панамарова цягніцца ўсе асноўныя лініі фільма, да яго ў цяжкую гадзіну прыходзяць героі. І знаходзяць параду і падтрымку.

У ролі Панамарова здымаўся народны артыст СССР Юрый Талубееў, у ролі Грыбава — Генадзь Каралькоў.

Шыроказіранная мастацкая кінаапесець «Выпадак з Палынінам» пастаўлена рэжысёрам Аляксеем Сахаравым



Кадр з кінафільма «Круціна».

на кінастуды «Масфільм» паводле сцэнарыя Констанціна Сіманава. Гэта хвалюючое апавяданне пра сустэрэчы на перакрыжаваннях вайны, пра наханне, пра вялікую чалавечую дружбу. Цэнтральнае трыво — лётчык-знішчальнік Палынін, франтавая актрыса Галіна Пятроўна, рэжысёр Балакіраў. Над гэтымі ролямі працавалі Алег Яфрэмав, Анастасія Вярцінская, Алег Табакоў.

Будзе дэманстравацца новы беларускі мастацкі фільм «Нечаканое наханне». Аўтары сцэнарыя Генадзь Бекарэвіч і Фёдар Конеў, разжысёр-пастаноўшчык Іосіф Шульман. Дзея нахціны адбываецца ў нашы дні на Палессі. Галоўны герой, у мінулым напітан рабочага флоту Аляксей Канцавы, прыезджае ў роднае сяло. Тут ён знаходзіць сваё наханне, любімую працу і назу́сёды астаетца з людзьмі, сярод якіх вырас...

Р. КРОПЛЯ.

ХУТКА ЭКЗАМЕНЫ

НЕУЗАВАЕ ў вестыбюлях школ можна будзе ўбачыць аб'явы: «Да экзаменаў засталося... дзён!» Кожную раніцу васьмікласнікі і дзесяцікласнікі з цікавасцю і неспакоем будуть пазіраць на лічбу, якая няўмольна адлічвае дні, што засталіся да самай адказнай пары ў жыцці школьніка...

Настаўнікі задаюць на дом параграфы «на паўтарэнне», займаюцца з адстаўчымі, усё часцей напамінаюць: «Хутка экзамены».

Ну, а бацькі?

Кожная маці і кожны бацька ўспрымаюць экзамены як важную падзею ў жыцці сям'і, як падзею, ад якой у вялікай меры залежыць будучыня іх сына або дачкі. І, вядома, жадаюць, каб іх дзецы паспяхова справіліся з гэтай важнай задачай.

Але аднаго жадання недастаткова. Бацькі павінны дапамагчы дзецим пераадолець гэты адказны этап іх школьнага жыцця.

Перш за ўсё неабходна паклапацца пра здароўе дзеци. Напрадвесні арганізм школьніка слабее ад ператамлення і ад памяншэння колькасці вітамінаў. Вясной дзецы (незагартаваныя — асабліва) часцей прастуджваюцца. Гэтаму спрыяюць рэзкі пераход ад зімовага да веснавога адзення, сыры абутак, ваганні тэмпературы паветра.

Трэба засцерагаць дзеци ад прастуды. Пропускі ўроку ў апошній чвэрці перашкодзяць завяршенню наўчальнага года. Неабходна захоўваць строгі рэжым харчавання, дапаўняць ежу вітамінамі — павялічыць колькасць соку, салатаў, фруктаў, гародніны, малочных прадуктаў.

Калі ў школьніка веды недастатковыя моцныя, няхай бацькі сходзяць у школу, пагутараць з класным кіраўніком, настаўнікамі-прадметнікамі. Настаўнікі парайцаць, на што перш за ўсё звярнуць увагу, чым памагчы.

Падрыхтоўка да экзамена прымушае школьніка працаваць вельмі напружана, за некалькі дзён паўтарыць матэрыял, пройдзены за год. Без умела і дакладна арганізаванага распрадаку дня тут абысціся немагчыма.

Хочацца даць некалькі парад.

Уставаць школьніку трэба не пазней як у 7 гадзін. Зрабіць зарадку, памыцца, паснедаць і займацца да абеду (да 13—14 гадзін). Пасля кожнай гадзіны заняткай няхай робіць неўялікі перапынок для адпачынку і размінкі, пасля абеду гадзіну-дзве адпачніце ці, калі гэта магчыма, — паспіць. Затым, прыкладна з 15—16 гадзін да 19—20 — зноў заняткі. Спаць класціся не пазней 22—23 гадзін, а перад гэтым абавязкова прагуляцца па свежым паветры, тады начны адпачынак будзе больш паўнацэнны.

І ні ў якім разе не пакідаць усё на апошнія дні — не вучыць запойна, «у апошнюю ночь». Гэта непрадукцыйна і апрача таго, выклікае ператамленне нервовых клетак мозгу.

Бацькі часта задаюць нам пытанне: ці добра тое, што дзецы збіраюцца для

падрыхтоўкі да экзаменаў, ці не замінае гэта паспяховым заняткам?

Вядома, калі ў групе трапіцца вучань, які не ўмее сканцэнтравацца, перабівае ход думак іншых дзеци. — Такое паўтарэнне не дзе добрых вынікаў. Бывае і так, што моцны вучань увесь час тлумачыць, паўтарае, а слабейшыя — толькі слухаюць. Але ж актыўнае паўтарэнне асабліва важнае для тых, хто не ўпэўнены ў сваіх ведах, хто слаба ведае прадмет. У такіх выпадках неабходна, каб бацькі ўмяшаліся, паралі дзецим, як лепш працаваць.

Практыка паказвае, што падрыхтоўка бывае больш паспяховая, калі рыхтуюцца не групай, а індывідуальна або ўдвой. Пры падрыхтоўцы да экзаменаў па матэматыцы, напрыклад, вучань у думках аналізуе адказ таварыша, паўтарае доказ. А вось пры падрыхтоўцы літаратуры, гісторыі, геаграфіі, дзе аўтаматычна вялікі, лепей працаваць індывідуальна, рабіць паметкі, выпіскі, адзначаць даты, паўтараць асобныя правілы. Гэта актыўізуе розныя віды памяці (зрокавую, рухальную, слыхавую), і матэрыял лягчэй засвойваецца. А ў апошні дзень перад экзаменам можна паўтарыць найменш ясныя раздзелы, праверыць сябе па білетах.

Дарэчы, бацькам немалаважна ведаць, што паўтараць трэба не па білетах, а па тэмах, інакш немагчыма скласці для сябе цэлае ўяўлэнне пра той ці іншы раздзел пройдзенага.

I, нарашце, пытанне, якое датычыць распарадку дні саміх бацькоў у час падрыхтоўкі да экзаменаў.

Нам даводзілася не раз назіраць таі малюнак. Субота або нядзеля, бацькі дома, займаюцца сваімі справамі; грыміць радыёла, бабуля глядзіць тэлефільм, Сяргей з книгамі прыткнуўся на ражку стала і, прыступаючы ў такт нагой, касавурыцца на тэлевізор. На маю заўвагу, што вельмі шумна і Сярожа не можа ў такой абстаноўцы займацца, бацька адказвае: «Няхай загартоўваецца, прывыкае працаваць у любой абстаноўцы!»

Вядома, у такіх умовах якасць падрыхтоўкі будзе нізкая; пабочныя раздражнільнікі не даюць сканцэнтравацца, адцягваюць увагу.

Або такі выпадак. Дзіма ў пятніцу здаў экзамен па гісторыі. Бацькі едуць завадскім аўтобусам за горад. Хлопчык едзе з імі на суботу і нядзелю, пячэцца на пляжы, да дрыготкі купаецца ў рэчы, есць усухамяту. І вось вынік такога непрадуманага адпачынку: Дзіма нечакана для настаўнікаў і бацькоў атрымаў «тройку» на экзамене па хіміі. Але ж не ён быў у гэтым вінаваты!

Безумоўна, у дзень здачи экзамена вучню не трэба рыхтавацца да наступнага прадмета, бо нервовая сістэма яго вельмі напружана і патрабуе адпачынку. Але няхай ён адпачывае не ў душных залах кінатэатра або клуба і не на пыльнай танцплошы.

Г. ЦЭНЦЫПЕР,
кандыдат псіхалагічных навук.

НАШ ТАВАРЫШ ЖЭНЯ

Добрае слова пра добрых людзей

...Тады Яўгеніі было 18 гадоў. Збягтэжаная і бязлівая, пераступіла яна парог кабінета аддзела кадраў. Дзяўчыну назначылі спісчыкам вагонаў. Так пачалася працоўная біяграфія Яўгеніі Кудрыцкай.

Цяжка было спісчыку. 12 гадзін на нагах, кожны поезд трэба сустрэць, размечціць па документах, нанесці мелавую разметку на вагоны. Але паяўлялася новая тэхніка, мнялася тэхналогія. З'явіліся пераносныя радыёстанцыі, усе аперацыі пачалі праводзіцца адначасова. Жэнія добра асвоіла сваю работу, памагала тэхнічнаму канторшыку, а неўзабаве і сама здала экзамены на гэтую пасаду. Працавала спорна, хутка, акуратна. Але аднойчы задумалася: «А ці хопіць мне атэстата сталасці?» И добра разумела сама, што гэтага мала.

Жэнія паступае на завочнае аддзяленне Беларускага інстытута інжынераў чыгуначнага транспарту. Амаль 6 гадоў сумяшчала вучобу і працу. Цяжка было, але дыпломны праект абаронены на выдатна. За гэтыя гады яна асвоіла работу дзяжурнага па парку і дзяжурнага па сартыровачнай горцы.

Калі Яўгенія Платонаўна прыйшла на стажыроўку на сартыровачную горку, дзе раней ніколі не працавалі жанчы-

ны, ёй казалі: «Гэта ж не жаночая работа, ты не справішся».

А некаторыя ўсміхаліся: «Ну што ж, паспрабуй, апячы крылы!»

Усяго было спачатку: і зрывы паяздоў з раскладу, і збоі ў рабоце, і вельмі стамлялася, і часам здавалі нерви. Але вопыт — справа нажыўная. Жэнія даказала скептыкам, што і на гэтай рабоце можа паспяхова працаваць жанчына. А сартыровачная горка — гэта мозг, сэрца станцыі, самы напружаны і працаёмкі цэх, тут фармуюцца паязды на чатыры напрамкі.

Неўзабаве да яе прыйшло першы поспех — другое месца ў спаборніцтве, а затым і першае.

Знамянальны падзеяй у жыцці Яўгеніі Платонаўны быў 1964 год, калі камуністы станцыі прынялі яе ў свае рады. Яна вывучыла работу дзяжурнага па станцыі, а з 1966 года працуе інжынерам станцыі.

Усю душу аддае працы Я. П. Кудрыцкая. Многія пачынанні, прапановы праводзяцца ў жыццё пры яе ўдзеле. А ў вольны час Жэнія настомны арганізатар мастацкай самадзейнасці, сама спявает ў хоры.

Ул. СТРЫЖКОУ,
дзяжурны па станцыі
Баранавічы — Цэнтр.

...Н ОВЫ свет, поўны таямніц і нязведаных дарог, падхапіў мяне, закруціў у бесперапыннай мітусні і людскім клопаце. Іншы раз адчуваала, што нечага моцна не хапае, шчымела сэрца, але я не ведала, што гэты боль і ёсць любоў да родных мясцін, дзе прайшло маленства.

І вось я зноў у Зблінах. З тae пары, калі я апошні раз бачыла маю родную вёску, мінула

дання вярнуць праляцеўшыя гады.

Ішоў урок. У калідоры панавала цішыня. Я падышла да дзвярэй свайго класа і ледзь-ледзь прыадчыніла іх. На маёй парце ля акна сядзеў хлопчык з рыжымі, як агонь, валасамі і аблупленым носікам, уесь у рабаценні. Яго вочы былі шырока расплюшчаны, рот прыадкрыты, і, здаецца, кожны мускул твару быў падпарад-

НАСТАЎНІЦА ЛЮБІМАЯ МАЯ

шмат часу, старыя клёны ля каваны голасу настаўніцы. Яна ціха ступала між парт і чытала Пушкіна: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг...»

Калісьці гэтак жа і мы слухалі Кацярыну Астапаўну Лянэвіч на ўроках. Я стаяла і слухала, як мая настаўніца чытала Пушкіна. Хацелася адчыніць дзвёры і расказаць дзесяцям, які слайны чалавек вучыць іх... Сэрца маё перапаўняла пачуццё любові і ўдзячнасці. Настаўніца любімая мая...

Я хацела б, каб Кацярына Астапаўна прачытала гэтые радкі ў дзень свайго нараджэння.

А. БЯРОЗКІНА.

г. Ліда.


ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ БЫТУ

На выстаўцы «Тэхніка, эстэтыка, прагрэс», якая адбылася ў Мінску.

Швейны паўаўтамат для абламоўкі петляў і кішэніяў, створаны канструктарамі Аршанскаага завода швейных машын і мастеркамі-канструктарамі беларускага філіяла Усесаюзнага наўуково-даследчага інстытута тэхнічнай эстэтыкі.

Фота Ул. Лупейкі (БЕЛТА).

Гадзіннік маркі «Прамень» мы паспелі ўжо ацаніць за яго цудоўныя дзелавыя якасці: даўгавечнасць. Год ад году паліпшаецца і зневясне яго афармленне. Вельмі прыгожыя падарункавыя наборы: камплект з запанкамі і модным зялёнага золата квадратным гадзінікам «Прамень 1814» — з календаром, арыгінальнымі стрэлкамі, без лічбаў. «Прамень 1815» — з цыферблатам, упрыгожаным рымскімі лічбамі. Добры падарунак жанчынам — «Прамень 1816», супрацьударны, з цэнтральнай секунднай стрэлкай, аўтападзаводам і календаром. Заводзіцца ён у працэсе эксплуатацыі.



КУДІННЯРЪЯ

САЛАТА СА СВІНЫХ НОЖАК

Старанна вымыць 2—4 свіні ножкі, заліць 7—8 шклянкамі халоднай вады і паставіць на моцны агонь. Як толькі вада закіпіць — пасаліць і дадаць 1—2 нарэзаныя морквіны, кавалачак сельдэрэю і 2—3 карэнчыкі пятрушкі. Варыць, пакуль мяса не зробіцца мяккае і не пачне лёгка аддзяляцца ад касцей. Звараныя ножкі выняць з булёну і астудзіць. Аддзяліць мякаць, нарэзаныя на палоскі і пакласці у салатнік. Расцерці 5—6 зубкоў часнaku і заліць яго 3 лыжкамі воцату і 3—4 лыжкамі алею. Атрыманай сумесцю заліць мяса. Выняць з булёну моркву, нарэзаныя яе на кружочкі ці брусочкі і ўпрыгожыць салату.

БЛІНЦЫ З ГРЫБАМІ

Ачысціць і прамыць 300 г грыбоў. Дробна нарэзаць, пасаліць і крыху падсмажыць з 3—4 сталовымі лыжкамі тлушчу. Пасыпаць дробна пасечным зяленівам пятрушкі і молатым чорным перцам.



Спячы блінцы і на кожны пакласці грыбную начынку. Згарнуць трубачкай, пасыпаць цёртым сырам і паліць 1 чайнай лыжкай разагрэта гасла. Падаваць гарачымі.

Можна паліць блінцы сумесцю з 2—3 яек і 1½ шклянкі малака і запячы ў гарачай духоўцы.

КУРЫЦА ТУШАНЯЯ



Абсмажыць у ½ шклянкі тлушчу падрыхтаваную тушку курыцы. Калі курыца раўнамерна падрумяніцца з усіх бакоў, пасаліць, заліць 2 шклянкамі вару, пакласці нарэзаныя 1 морквіну, кавалачак сельдэрэю, 1 галоўку цыбулі, 1 лаўровы лісцік, 15—20 гарошын чорнага перцу і варыць на ўмераным агні.

Калі мяса будзе амаль гатова, дадаць да соку соус, прыгатаваны з 2—3 сталовых лыжак тлушчу, сталовай лыжкі муки і сталовай лыжкі таматупорэ, разведзеных 1 шклянкай сухога віна. Праз 10—15 мінут

выняць курыцу і паставіць у цёплае месца, а соус працерці праз сіта.

Падаць курыцу цэлай тушкай са светлым і цёмным гарнірам, напрыклад, з пловам і гарошкам, запраўленымі маслам, або са смажанай бульбай і морквой, прыпушчанай у масле. Можна падаць халоднай, з соусам з хрэну і салатай.

Гэткім спосабам можна прыгатаваць і тушаную гусь.

ЛІМОННЫ ТОРТ



У цёплай вадзе або ў маладзец растварыць дрожджы і перамяшаць з мукою. Паставіць рошчыну на 1 гадзіну ў цёплае месца. Калі падыдзе, дабавіць яйка, цукар, масла або маргарын, усё перамяшаць і паставіць зноў, каб падышло.

Памыць лімон, насуха выцерці яго сурвэткай, нацерці на дробнай тарцы, выняць зярніты. Да працёргата лімоннага пюре дадаць цукар або цукровую пудру і добра расцерці.

Ба Чэон


2/3 прыгатаванага цеста раскачаць на круглы праснак таўшчынёй 5—6 міліметраў і пакласці на бляху або вялікую патэльню. На праснак пакласці лімонную начынку так, каб краі засталіся свабодныя, змазаць іх яйкам. Рэшткі цеста раскачаць на яшчэ адзін праснак і накрыць ім начынку, шчыльна сціснуць краі абодвух праснакоў, каб на бляху не выцякала начынка. Верхні праснак працягнуць кончыкамі нажа ў некалькіх месцах. Пасля 20-мінутнай расстойкі выпякаць торт 20—30 мінут пры тэмпературе 210—230°. Астуджаны торт упрыгожыць крэмам і кансерваванымі фруктамі.

Для торта вагой 1 кг — рошчына з 1 ст. лыжкі муки, ¼ шклянкі малака, 50 г дрожджаў, у цеста — 1¾ шклянкі муки, 1 яйка, 200 г масла або маргарыну, 1 ст. лыжка цукру. Начынка з 1 лімона і 1 шклянкі цукру.

Для 200 г крэму трэба 100 г масла і 4 ст. лыжкі згушчонага малака.

Прыгатаванне крэму: разагрэць масла ў каструлі да гущыні смятаны і збіць яго да атрымання пышнай масы. Затым, не перастаючи збіваць, уліць у масла невялікімі порціямі згушчоне малако і яшчэ збіваць 10—15 мінут.

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ БЫТУ



Хочаце мець добры колер твару — піце сокі. Свежы сок у хатніх умовах вы атрымаеце пры дапамозе сокавыціскалкі «Журавінка». Вытворчасць гэтага прыбора асвоена на магілёўскім заводзе «Электрарухавік». За нечалыні хвілін «Журавінка» наразае гародніну і фрукты на кавалачкі і выціснае сок. Адходы дзянкуючы спецыяльнаму прыстасаванню выкідаюцца мешканічна. Сёлета спажывец атрымае 100 тысяч «Журавінка».

КАНСУЛЬТАЦЫЯ ЮРЫСТА

Я нарадзіла і выгадавала 7 дзяцей. Мне 60 гадоў. Раней я працавала ў калгасе, а апошнім восем гадоў — сезонная рабочая саўгаса. Ці належыць мне пенсія па старасці і ў якім размеры?

Пружанскі раён.

Так, належыць. Рабочым і служачым, у якіх няма неабходнага стажу работы (у дадзеным выпадку 15 гадоў), пенсіі па старасці назначаюцца ў размеры, працарцыянальным наяўнаму стажу, але не менш чвэрці поўнай пенсіі. Гэтыя пенсіі назначаюцца пры наяўнасці наступных умоў:

калі яны (пенсіянеры) у перыяд работы дасягнулі ўзросту, які дае права на пенсію;

калі яны працавалі не менш пяці гадоў;

калі непасрэдна перад зваротам за пенсіяй работа працягвалася не менш 3 гадоў. У гэтым трохгадовыім перыядзе дапускаюцца перапынкі ў работе, якія не павінны перавышаць у агульнім ліку шасці месяціў;

калі звярнуліся за пенсіяй у перыяд работы або не пазней месячнага тэрміну з дня спынення работы.

Я працавала загадчыцай вытворчасці на Іванаўскім заводзе сухога абястлужчанага малака і масла. У маі 1970 года атрымала водпушку па цяжарнасці і родах. Пасля заканчэння гэтага водпуску адміністрацыя прадаставіла мне дадатковы водпуск без захавання заработка платы да 1 мая 1971 года — да дасягнення дзіцем дзесяцімесячнага ўзросту.

У лютым 1971 года маю пасаду ліквідавалі. Якая работа мне будзе прадастаўлена пасля заканчэння водпуску?

Г. Іванава.

Згодна з артыкулам 73 Асноў заканадаўства Саюза ССР і саюзных рэспублік аб працы, не дапускаецца звольненія цяжарных жанчын, а таксама маці, якія кормяць грудзьмі, і жанчын, якія маюць дзяцей ва ўзросце да аднаго года, апрача выпадкаў поўнай ліквідацыі установы, прадпрыемства, арганізацыі. Тады дапускаецца звольненне з абавязковым іх працаўледкаваннем.

Паколькі, паважаная Ганна Іванаўна, Ваша пасада ліквідавана, адміністрацыя абавязана будзе пасля заканчэння Вашага водпуску прадастаўіць Вам іншую прыдатную работу. Якія іншыя прыдатныя работы ёсць на заводзе — нам меркаваць цяжка.

А. ХВАСТОЎ,
кандыдат юрыдычных навук.

РУМЫНСКІЯ МІНІАЦЮРЫ

КАМУ ШТО...

— Наступны танец вы танцуеце са мною?
 — Ах, наступны я ўжо абяцала. Але я пазнамлю вас з маёй
 саброўкай, вельмі прыгожай дзяўчынай.
 — Але я не жадаю танцеваць з прыгожай дзяўчынай, я ха-
 чу танцеваць з вами!



У АДВАКАТА

— Што б вы хацелі атрымаць пасля скавання шлюбу?
 — Зрабіце так, калі ласка, каб мне засталіся машына, дзеци і муж!


ПАМІЖ НАМІ, МУЖЧЫНАМІ

— Скажы, твоя жонка ўсё такая ж прыгожая, як і дваццаць гадоў назад?
 — Так. Толькі зараз гэта каштуе мне ўдвай даражэй.

У ВАКЗАЛЬНЫМ РЭСТАРАНЕ

— Афіцыант, я дзесяць хвілін жую і не могу праглынуць гэта мясо, яно та-
 кое цвёрдае!

— Жуйце спакойна, не спяшайцеся: ваш цягнік спазняеца на дваццаць хвілін.



ЛЯ ТЭЛЕФОННАЙ БУДКІ

— Паненка! Вы размаўляеце цэлую гадзіну, а сёння такі холад!

— Чаго вы хвалюецеся? Я цёпла апранута.



АДНО МАЛЕНЬКАЕ «АЛЕ»


Муж. Я пачысціў дыван, канапу і нават усю нашу бібліятэку. Нічога не забыў.

Жонка. Акрамя адно-го: уключыць пыласос.

ШЛЮБ З ПЕРСПЕКТЫВАЙ

— Зразумейце матчына сэрца! Я ніколі не разлучуся з маёй дзяўчынкай!

— Супакойцеся: месяцы праз тры-чатыры я вярну вам яе назад.



ЧАЙНІ КРАСВОРД

1. Відны дзеяч міжнароднага жаночага руху. 2. Опера З. Паліяшвілі. 3. П'еса К. Чорнага. 4. Вядомая савецкая гімнастка. 5. Паэма П. Глебкі. 6. Савецкая паэтэса, аўтар паэм «Зоя». 7. Опера Д. Вердзі. 8. Беларуская паэтэса. 9. Музычны твор для клавішных інструментau. 10. Знатная трактарыстка, арганізатар першай жаночай трактарнай брыгады. 11. Сельскагаспадарчая прафесія. 12. Тонкая тканіна. 13. Малочны прадукт. 14. Опера С. Манюшкі. 15. Персанаж аперэты Г. Мілюціна «Падалунак Чаніты». 16. Група музыкантаў. 17. Вядомая лётчыца, Герой Савецкага Саюза. 18. Рака ў СССР. 19. Графічны ўзор. 20. Твор Я. Скрыгана. 21. Паўднёвы вечназялёны хмызняк з чырвонымі, ружовымі або белымі кветкамі. 22. Тканіна. 23. Спартыўны інвентар. 24. Паэма Я. Коласа. 25. Опера С. Рахманіна. 26. Агародная расліна. 27. Першая ў свеце жанчына — прафесар. 28. Спадарожнік Сатурна. 29. Кругавая дарожка для велагонак. 30. Літаратурны жанр.

Складі Тамара і Рыгор Якушы.

На першай старонцы вокладкі: ля Холмскіх варот цішыня...
 Фота Ул. Вяхоткі.

На чацвёртай старонцы вокладкі: у руках умельцаў саломка, гліна, дрэва ператвараюцца ў арыгінальны беларускі сувенір.

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камегія:
 М. М. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА,
 В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Адрес рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.
 Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара,
 аддзела прамысловасці — 32-38-14, аддзела сельской гаспадар-
 кі і культуры — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. Ул. Пучынскага.
 Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Каэрктар В. І. Асіпенка.

Журнал «Работница и крестьянка»
 на беларуском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

АТ 10205. Задзена ў набор 1/IV-71 г. Падпісана да дру-
 ку 23/IV-71 г. Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Папера 60×90%.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва
 ЦК КП Беларусі. Мінск. Цана 15 кап. Дадатак — выкрайка.
 Тыраж 394 796 экз. Зак. 168.





Цена 15 коп.

74995



64
Ч
Л
Ча
КЛ
Ш
З
„
Л